



# ЗВЯЗДА



## КАШТОЎНАЕ СВЯТА НАШАГА НАРОДА

**Выступленне Прэзідэнта Беларусі  
на цырымоніі ўскладання вяноў  
і кветак у мемарыяльным  
комплексе «Курган Славы»  
3 ліпеня 2021 г.**

Дарагія сябры!

Сімвалічна, што сёння, 3 ліпеня, мы знаходзімся каля падножжа гэтага знакамітага помніка — Кургана Славы. Гэтае месца для нас, для мінчан асаблівае, ды і для ўсяго беларускага народа свяшчэннае.

Тут у сярэдзіне мінулага стагоддзя вырашаўся лёс Беларусі, ішлі баі, жорсткія баі за сталіцу нашай Беларусі.

Цяжка нам уявіць настрой нашых воінаў, але я ведаю адно — яны былі поўныя рашучасці адпомсціць ворагу і ўзяць рэванш за тое, што адбылося ў 1941 годзе ў пачатку вайны, калі фашысты, амаль не адчуваючы супраціву, прайшлі праз Беларусь, захапілі Мінск. Уявіце настрой і жаданне нашых салдат.

Вызваленчая аперацыя, якая атрымала імя «Баграціён», паказала, што ў мастацтве перамагаць савецкія войскі пераўзышлі свайго ворага. Дзень вызвалення Мінска стаў прадвеснікам нашай Перамогі, усёй нашай Перамогі ў сорок пятым.

Памяць пра герояў Вялікай Айчыннай вайны ўвасобілася ў гэтым рукатворным помніку. На месцы знакавых бітваў вырас гэты Курган.

Яго насыпалі ў літаральным сэнсе сваімі рукамі тысячы людзей, якія ведалі вайну ў твар, памяталі забітых таварышаў, смуткавалі аб страчаных сваяках.

Больш за год яны прывозілі жменькі зямлі з гардаў-герояў, раёнаў партызанскага руху. Зямлі, якая увабрала ў сябе слёзы маці, жонка і дзяцей загінулых воінаў, боль страт мільёнаў загіблых жывеццаў.

Зноў жа, уявіце настрой тых людзей, якія тысячамі і тысячамі прыязджалі ў Беларусь, на святую зямлю Перамогі, і насыпалі гэты

Курган. Тут сапраўды слёзы і настрой мільёнаў савецкіх людзей. Яны ўвасоблены — гэтыя мары, спадзяванні, настрой — тут, у гэтым Кургане.

Няма, напэўна, такога святога рукатворнага месца, як гэтае, дзе мы з вамі сёння знаходзімся.

Для нас, беларусаў, якія страцілі ў той вайне кожнага трэцяга жыхара, гэты Курган Славы — сакральны сімвал. Сімвал нашай незалежнасці і свабоднага жыцця.

Тут закладзена капсула з пасланнем будучым пакаленням, гэта значыць нам з вамі і тым, хто прыйдзе пасля нас. Сутнасць гэтага паслання простая і заўсёды актуальная, а ў наш час асабліва: берагчы памяць пра Вялікую Айчынную вайну і быць патрыётамі сваёй Айчыны. Як дакладна было сказана ў тым далёкім гады, калі былі створаны гэты помнік.

Таму ў савецкі час тут прымалі дзяцей у піянеры, давалі клятву камсамольцы, а ў нашы дні гучаць словы ваеннай прысягі. Мы прыходзім сюды ў Дзень Перамогі і Дзень нашай Незалежнасці. Сёння Курган Славы стаў новым пунктам маршруту патрыётаў, сапраўдных Патрыётаў нашай Беларусі.

Мы, сучаснае пакаленне, памятаем, што героі Вялікай Айчыннай вайны нам падарылі жыццё, і стараемся пражыць яго належна паміж гэтых герояў.

Памяці тых, хто ствараў гэты помнік.

Тых, хто абараніў страчаная ў 1990-я традыцыі і аднавіў мемарыяльны комплекс, надаўшы яму сучаснае аблічча.

Перш за ўсё, адкрыта трэба сказаць, я хачу падзякаваць тут нашым прафсаюзам, якія выканалі даручэнне Прэзідэнта некалькі гадоў таму, прыняўшы фактычна на свой баланс гэты помнік, і прывялі яго ў належны стан, а таксама кіраўніцтва Мінскай вобласці, якое заўсёды падтрымлівала прафсаюзы і дапамагала даглядаць за гэтым светлым месцам.

Наогул павінен сказаць, мы мусім ганарыцца, гэта наш гонар, што ў Беларусі няма нават малень-

кага помніка недагледжанага, закінутага. Нават расіяне, ведаючы пра гэта, высока цэняць стаўленне беларусаў да помнікаў Вялікай Айчыннай вайны. А іх на нашай зямлі тысячы, тысячы і тысячы, таму што гэтая зямля не проста палітая крывёй савецкіх людзей, савецкіх салдат, беларусаў, партызан, падпольшчыкаў, усіх членаў руху Супраціўлення, гэтая зямля ўсеяна трупамі нашых людзей.

Я ўжо казаў, што тая вайна не скончылася. Яна, на жаль, набыла новыя формы сёння.

І перш за ўсё тут сёння хацеў бы звярнуцца да студэнтаў гістарычных факультэтаў, курсантаў Ваеннай акадэміі, Акадэміі МУС, малдых кіраўнікоў і прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый. Да тых, хто сабраўся сёння тут, да ўсіх вашых равеснікаў.

Вы — будучыня нашай краіны. Гэта не банальчына. Вось тут амаль сто працэнтаў перакананых патрыётаў нашай Радзімы. Вельмі хацелася б, каб вы не страцілі гэтую краіну, менавіта вы, каб вы прыйшлі да кіравання нашай краінай і захавалі ўсё тое, што мы стварылі за чвэрць стагоддзя. Вы ведаеце, наша пакаленне ў гэтым жыцці ўжо адзначылася. Мы, атрымаўшы абрубак савецкай імперыі, стварылі суверэнную і незалежную дзяржаву. Удумайцеся толькі, упершыню ў гісторыі, за шматвяковую гісторыю, тысячагадоваю гісторыю Беларусі. Першая дзяржава. Гэтым наша пакаленне адзначылася, абараніўшы тую Перамогу, якую яны нам падарылі.

Цяпер справа за вамі. За вамі, хто тут стаіць. Яшчэ раз паўтараю, таму што вы перакананыя. Вы нікому не павінны аддаць нашу краіну, нашу зямлю, таму што вы нашы дзеці, дзеці нашага пакалення і ў некаторых ужо ў вас ёсць дзеці. Вы павінны пераканаць іх, што іншай зямлі ў іх не будзе, што гэта іх зямля, ваша зямля. І вы падумаеце, пакаленне, якое ідзе на змену нашаму пакаленню, чым вы адзначыліся ў гэтым жыцці, у гэтым жыцці зямным.

Усе мы калісьці туды сыдзем, але ўсе мы павінны пакінуць на гэтай зямлі нешта. Кожны асабіста і ўсе разам. Гэта галоўная праблема і задача сучаснай гісторыі. Пераход да новага пакалення. Хацелася б, каб ён не быў, як звычайна бывае ў дзяржавах, балочы. Мы для гэтага павінны зрабіць усё.

І Курган Славы — сімвал нашай гераічнай гісторыі. Калі мы яе не абаронім сёння, гэтую гісторыю, то заўтра і гэты курган зраўнуецца з зямлёй. Зраўнуецца як сімвал камусьці ненавіснай Вялікай Перамогі. А з ім адыдуць у мінулае свабода і незалежнасць Беларусі.

Таксама банальна гучыць, мы ўжо да гэтага прызвычаліся, але забываецца не павінны, не павінны забывацца галоўны факт сучаснасці, што нашу гісторыю хочучы перапісаць, нашу Вялікую Перамогу ў нас хочучы адабраць. Нездзе я таксама ўжо казаў, хтосьці ганарыцца сваім багаццем у выглядзе прыроднага газу, нафты, золата, металаў, але няма больш нашай краінай і захавалі ўсё тое, што мы стварылі за чвэрць стагоддзя. Вы ведаеце, наша пакаленне ў гэтым жыцці ўжо адзначылася. Мы, атрымаўшы абрубак савецкай імперыі, стварылі суверэнную і незалежную дзяржаву. Удумайцеся толькі, упершыню ў гісторыі, за шматвяковую гісторыю, тысячагадоваю гісторыю Беларусі. Першая дзяржава. Гэтым наша пакаленне адзначылася, абараніўшы тую Перамогу, якую яны нам падарылі.

Трэба прызнаць, наша пакаленне тут наступіла. І вам, маладому пакаленню, трэба мець гэта на ўвазе і выправіць тую памылку, якую мы дапусцілі. Я ўжо казаў пра тое, што мы пачалі гэта рабіць, расследуючы злачынствы нацызму на беларускай зямлі.

Гэта падобна да беларускага Халакосту, або Халакосту беларускага народа. Яўрэй ж змаглі гэта даказаць. Увесь свет сёння схіляецца перад імі, нават бяцца пальцаў у іх паказьць, а мы такія талерантныя, такія добрыя, нікога не хацелі пакрыўдзіць. Даскакаліся да таго, што нас пакрыўдзілі. Таму мы пачалі гэты працэс, але вам варта яго працягнуць. Гэта вельмі важна, гэта не менш важна, чым перамогі ў эканоміцы, вынікі ў эканоміцы, у фінансах, таму што гэта датычыцца сэрца і душы кожнага чалавека. Калі мы страцім сэрцы і душы, мы паўторым тое, што было ў мінулым годзе, можа быць, яшчэ ў горшым варыянце.

Таму прыходзіць сюды сёння, заўсёды, як я казаў у Хатыні, прыводзіць сюды сваіх дзяцей, раскажыце ім пра подзвігі народа, вучыце любіць родную зямлю і берагчы мір.

Тады гэты Курган Славы, які імкнецца ў неба, адкуль глядзіць на нас героі, якія пайшлі, будзе вечна захоўваць памяць пра іх. Пра тых, хто падарыў беларусам жыццё і свабоду.

Памятайце, нішто на гэтай зямлі не вечнае. Ні мы, ні вы не вечныя. Мы ўсе некалі сыдзем туды. І як мы будзем ставіцца да тых, хто пайшоў, так будучы ставіцца да нас і нашы дзеці, новае пакаленне. Памятайце гэта, паважаныя сябры і наша моладзь.

А сёння ў нас самае галоўнае, святое і светлае свята. Яго таксама трэба трымаць у руках і адстойваць. Ні ў якім разе нельга растарваць гэтае свята ў рознага кшталту заявах і прапановах аб тым, што не тады святкуем, трэба ў іншы час і гэтак далей. З гэтага пачынаецца знішчэнне любой ідэі. Гэта наша свята, усенародна прызнанае, прызнанае на рэферэндуме. Гэта светлае свята, каштоўнае свята для нашага народа — Дзень Незалежнасці.

І ў гэтым сакральным месцы я ўсім вас хачу павіншаваць з гэтым светлым святам, увесь беларускі народ з Днём Незалежнасці.



Фота: БелаТА

# РАЗМОВА З ПАЗІЦЫ СІЛЫ НА НАШАЙ ЗЯМЛІ З НАШЫМ НАРОДАМ БЕСПЕРСПЕКТЫВНАЯ

## Выступленне Аляксандра Лукашэнка на ўрачыстым сходзе ў гонар Дня Незалежнасці

Паважаныя суайчыннікі!  
Дарагія ветэраны вайны і аднаўлення нашай дзяржавы!

Віншую вас з Днём Незалежнасці Беларусі!

Гэтае свята для нас свята сімвалізуе перш за ўсё народнае адзінства, якое дапамагло беларусам вытрымаць самы моцны ўдар лёсу, выйшчы ка нацыя ў гады Вялікай Айчыннай вайны і перамагчы.

Мы былі адзіныя 25 гадоў таму, калі выбралі сваім глаўным дзяржаўным святкам дзень вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Адзіныя мы і сёння — у імкненні абараніць гераічную спадчыну, памяць аб Вялікай Перамозе, сваё суверэннае права на выбар гістарычнага шляху. І няма ніякай іншай тады ў нашай гісторыі, якая б так глыбока прымусіла задумацца пра каштоўнасці міру, незалежнасці і свабоды.

77 гадоў таму змучаная вайной Беларусь была вызвалена ад фашысцкага прыгнёту. Раздушаныя горам страт і страхам за ўласнае жыццё людзі сталі свабодныя. І толькі яны, відавочны і ўдзельнікі Вялікай Айчыннай, ведаюць, што такое сапраўдная свабода і што такое сапраўдная незалежнасць. Таму што ўсё гэта тады было ўмоўтан страчана. А перыяд акупацыі ператварыўся для іх у сапраўднае пекла. Беларусі жыцьмі спалывалі ў іх жа ўласных дамах, як у Хатыні, Дальве, Але. Зганялі ў канцэнтрацыйныя лагеры, як у Трасяніцы і Азарычах, адкуль выхад быў толькі адзін — у агульную маглу. У прамым сэнсе лілі кроў беларускіх дзяцей, як у вёсачцы Чырвоны Берэг. З вен падвешаны на спецыяльныя станкі дзёўчынак і хлопчыкаў нацысцкай садстыты выціскалі літаральна ўсё да кроплі на патрэбы салдат рэйха. След, які пакінула на нашай зямлі гітлераўская Германія, не сатрачэ.

Жаліва і, магчыма, недарэчна для святачнага дня гучаць гэтыя факты. Але нам нельга іх забываць. І я буду гаварыць пра факты крыху ніжэй, якія таксама не будуць гучаць святкова. Але вы іх павінны ведаць. Таму што спробы акупацыі Беларусі ва ўмовах сучаснай гібріднай вайны ўспынулі з новай сілай.

Патлядзіце, як і 80 гадоў таму, мы чуюм пра «новы парадокс» ад такіх жа носьбітаў «еўрапейскіх каштоўнасцяў». На чале — тыя ж заходнія эліты. У сумежных дзяржавах, ды і ў нас выраслі новыя выканаўцы, гатовыя для сваіх новых гаспадароў зрабіць усю брудную работу. Мы разумеем, што гэтыя працэсы адбываюцца, як і ў сярэдзіне мінулага стагоддзя, на суперак волі народаў еўрапейскіх дзяржаў, якія паважаюць і шануюць беларускія як добрых, надзейных і беспераблемных суседзяў. Нашы сапраўдныя сябры ў найбліжэйшых краінах нас зразумеюць. Мы не можам дапусціць, каб гісторыя паўтарылася. Таму вымушаны агучыць непрыемныя для іх памяці эпізоды.

Мы доўга маўчалі. Саромеліся. Мы не хацелі закрануць панучы дружалюбных нам народаў, якія не павінны адказваць за грахі ваенных злачынцаў, такіх як літоўскія «лясныя браты», бандэраўцы, бандыты Арміі Краёвай, іншыя збойцаў мірнага насельніцтва Беларусі. Мы памятаем, што ў гэтым зрагу здарднікцаў былі і беларусы, збеглыя, якія не здолелі рэалізаваць свае палітычныя амбіцыі на Радзіме. З-за Буга тады яны вярнуліся на нашу зямлю з кармымі атрадамі СС. Вярнуліся, каб забіваць.

Больш аб усіх злачынствах, учыненых у гады Вялікай Айчыннай вайны, да гэтага часу ў нашых сэр-

цах. І мы рана супакоіліся, думаючы, што ўсё пераможана і змучаны той вайной дзяржава гэтак жа, як і мы, мараць зберагчы мір. Мір, за які савецкі народ заплаціў самую высокую цану.

Вайна забрала ў нас гераюў, якія, нагадаю асобным герадзянам еўрапейскіх краін, пралівалі кроў за свабоду і жыццё ў тым ліку іх суайчыннікаў. У адной толькі Польшчы палегла больш чым 600 тысяч савецкіх салдат.

Аказваецца, усё забыта. А мы доўгі час як быццам гаварылі з нашымі суседзямі на розных мовах. Прычым не толькі ў лінгвістычным сэнсе. Ну што ж, прыйдзеца перайсці на адзіную, зразумелую для ўсіх мову міжнароднага права. Крымінальная справа аб генацыдзе беларускага народа здзіме ўсе маскі і прад'явіць свету новыя факты з імёнамі, архіўнымі фота- і відэадакументамі.

Мы ўжо ведаем некаторых, якія, можа быць, ледзь ходзяць там на Захадзе. І мы звярнуліся, каб яны адказалі, каб яны былі выданыя на тую зямлю, дзе здзяйснялі свае злачынствы. Вы, напэўна, здагадаецеся, што ніхто іх нам не выдасць. Але гэта таксама факт.

Тым, хто сёння марыць аб рэванш, хто прагне забраць і падзяліць Беларусь, скажу адно. Дзякуй, што падштурхнулі нас на тое, што даўно былі абавязаныя зрабіць у імя справядлівасці і памяці ахвяр вайны. Мы паставім кропку ў пытанні гістарычнай праўды і адказнасці за злачынствы супраць чалавецтва.

Дарагія ветэраны! Дарагія сябры, тыя, хто паклаў сваё жыццё на аднаўленне нашай Беларусі пасля вайны!

Я разумею, як балюча вам глядзецца на спробы перакроіць летапіс часу, прызначыць новых пераможцаў, абяліць злачынцаў і навязаць нашай моладзі фальшывыя героі. Нават не сумняваюцца, вашу Вялікую Перамозу мы нікому не аддадзім! Гэта справа гонару не толькі нашага пакалення.

Усім тым, хто свядома скажае факты, і тым, хто заблудзіў, заблытаўся, нагадаю: гэта не кааліцыя заходніх саюзнікаў гнала гітлераўскіх агрэсароў ад Масквы да самага Берліна, не саюзнікі знішчылі карычневу чуму там, дзе яна зарадзілася, не яны вызвалілі ад захопнікаў Савецкі Саюз, нашу Беларусь і Мінск. Гэта савецкі народ, мы, беларусы, не скарыліся. Народ устаў на абарону сваёй Радзімы. Мільёны людзей — воіны Чырвонай Арміі, падпольшчыкі і партызаны — змагаліся з ворагам з першага да апошняга дня. Тыя, хто не ваяваў, дапамагалі атрадам правізіяў, хавалі і лячылі параненых, штодня рызыкавалі сваім жыццём у імя выратавання Айчыны.

Таму подзвіг савецкага народа непанісны, як і дата святкавання Дня Незалежнасці Беларусі.

Мы ведаем, што многія з выклікаў нашай дзяржаўнасці і суверэнітэту, з якімі мы сутыкаемся сёння, сыходзяць сваімі каранямі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Скажу больш, мы сутыкнуліся з феноменам адкладзенага дзеяння калабарачынізму ў рэаліях нашага часу.

Не ўпершыню ў гісторыі Беларусі з'яўляюцца «замары», якія страчаюць сувязь з роднай зямлёй і ўдзельнічаюць у злачынствах супраць уласнага народа. Так было ў перыяд Айчыннай вайны 1812 года, калі частка маскоўскай эліты стала пад сцяг напалеонаўскага войска. Так было ў Першую і Другую сусветныя войны, калі здраднікі прысягнулі кайзераўскай і гітлераўскай Германіі. Так, на жаль, збольшага здарылася і ў нашы дні. На аван-

сэну выйшлі сучасныя калабаранцы — ідэіныя паслядоўнікі, сярод якіх ёсць і нашчадкі нацыстаў.

Я ўжо казаў: мы думалі, што чарговы этап, як вы я называеце, «каляровай рэвалюцыі», а дакладней скажаце, бунту, чыста эканамічны. Пры гэтым я заўсёды вас папярэджаў, што гэта яшчэ не канец. Мы не ўсё ведаем і не ведаем, што яны распачнуць потым. Дык вось, мы думалі, што гэта эканоміка. Як аказалася сёння (і гэта ўжо пацверджана), гэта не чыста эканамічныя санкцыі. Гэта тэрор. Факты? Калі ласка.

Сёння выкрыты створаныя «спяччя» тэрарыстычныя ячэйкі, так званыя атрады самаабароны — так яны сябе называюць. Мэта гэтых тэрарыстычных «спяччых» ячэек (пра якія наўдана казаў затрыманні Раман Пратасевіч, нам гэта даўно было вядома) — гвалтоўная змена ўлады ў дзень ікс. Яны самі пакуль не ведаюць, што гэта за дзень ікс: да яго трэба падвесці наш народ, як яны лічаць, нашу дзяржаву.

Каардынатары — Літва, Польшча, Злучаныя Штаты Амерыкі, Украіна і Федэратыўная Рэспубліка Германія. Створаны Telegram-рэсурсы, называюцца «Атрады самаабароны Беларусі». У ім 2,5 тысячы падпісчыкаў. Не скажу, што ўсе гатовыя ўзяцца за зброю, але гэта іх баявы рэзерв. Мы іх ведаем у твар. І ўвага: уладальнік чата — грамадзянін Германіі спадар дэ Хофман, раней грамадзянін Расіі і Украіны. Асноўны мадэратар гэтага дзейства — грамадзянін Расійскай Федэрацыі Дундзікаў.

Што паспрабаваў зрабіць літаральна ў апошнія дні? Пачалі з таго, што паспрабавалі знішчыць вялікую колькасць лесанарыхтоўчай тэхнікі ў лясгасах. Прозвішча выканаўцы, якая сама падахоўвалася, Н. Мацвеева. Перахоплены групай «Альфа», арыштавана і дае паказанні. У найбліжэйшы час мы вас азнаёмім з імі. Якая мэта? Падпаліць калону аўтамабіляў ноччу, вылажыць гэта ў інтэрнэце і паказаць: глядзіце, мы жыўвыя, мы змагваемся і скінем гэты рэжым. Гэта было 8 чэрвеня — яе затрыманне. Замах не ўдаўся.

Наступнае, больш сур'ёзнае мерапрыемства, якое было задумана зусім наўдана, 27—28 чэрвеня, — замах на падрыў вузла сувязі Ваенна-марскога флоту Расіі ў Вілецы, радыёстанцыя «Антэй». Вы, напэўна, ведаеце, што наўдана мы цэльна размаўлялі з Прэзідэнтам Расіі. Мы пра гэта не паведамлялі, таму што тады аперацыя яшчэ не была скончана. Але мы вельмі сур'ёзна абмеркавалі і гэтую праблему. Вынік гэтага абмеркавання вы разумееце. Усе ўдзельнікі тэркта, у тым ліку тыя, хто ажыццяўляў і арганізоўваў, на працягу двух сутак былі знойдзены і арыштаваны.

У мяне адразу потым могуць спытаць, калі я далей не працягну, а прозвішчы? Калі ласка — Гулевіч, Ашурак, Глотуў, Гаспадаруў. Пры спробе ўцёкаў ва Украіну і Літву ўсе да аднаго былі злоўлены. Малайці хлопцы з групы «Альфа» і іншыя, якія іх затрымалі.

І яшчэ адзін замах на злачынства, якое можа жахнуць (прынамсі, усю гэту ласку): спроба забойства нашага журналіста Рыгора Азаронка. Гэта здарылася мінулай ноччу: 1 ліпеня. Мэта (цэтуго) — абезрухоўваць, захапіць, кінуць у багажнік. Вывезці ў лес у самае глухае месца, адрэзаць з'вязкі. Узяць нажніцы, каб сам гэта рабіць. Калі не зробіць сам — той, хто быў напрытук за дзесяць тысяч долараў (грошы былі пералічаны), павінен быў ажыццявіць гэтую аперацыю, зняць на камеру і вылажыць у інтэрнэт.

Гэта як папярэджанне: глядзіце, мы вас усіх перарэжам, як мі-

німум адрэжам языкі, каб маўчалі. Дэмакратыя. Калі не атрымаецца — забіць. Пасталет быў прывезены з Украіны і схаваны ў тайніку ў Гомельскай вобласці, як і іншыя прыборы (цеплавізары і іншае), якія выкарыстоўвалі пры спробе падарваць вілейскую станцыю сувязі Расійскай Федэрацыі з Ваенна-марскім флотам у Атлантыцы. Усе былі выкрыты, знойдзены схованкі. Аперацыя працягвалася доўга. Зноў спытаеце прозвішча? Калі ласка, гэта Сасноўскі. Арыштаваны і дае паказанні.

Але ў сувязі з гэтым я хачу адзначыць сапраўднага мужчыну Рыгора Азаронка. Я заўсёды гляджу на экран і ацэньваю людзей, нават не журналістаў — усіх запар. Я заўсёды думаю: калі мужыкі нашы выходзяць і змагаюцца на экране, а як у рэчаіснасці? Яны тройчы спрабавалі яго захапіць або забіць. Мэта была — зайсці ў кватэру і ў кватэры. Я даручыў спецслужбам, каб старанна працавалі з сям'ёй і самім Азаронкам. Мы маглі іх узяць далёка на подступах. Але нам бы зноў сказалі: ды ну, гэта ж як з самалётам, гэта ж іншае.

Падключыўся генерал Тэртэль да гэтага. Мы вялі доўгія перагаворы з бацькамі. Яны адразу пагадзіліся: «Так, мы гатовыя да гэтай аперацыі ў кватэры». Але яны пабавілі прыйсці ў кватэру. Потым запатрабавалі ад гэтага Хофмана, які кіраваў аперацыяй з Германіі (цалкам усё задакументавана), грошай. Было выдзелена 10 тысяч долараў. І ўчора ўвечары, задзейнічаны незарэгістраваны аўтамабіль, прыехалі для таго, каб абезрухоўваць, вывезці і здзейсніць гэты тэркт.

Я папрасіў таксама спецслужбы, каб яны паразмаўлялі з Рыгорам, каб ён пагадзіўся, што называецца, на жыццё. Гэта было небяспечна. Але ён, як сапраўдны мужчына, пайшоў. І што дзіўна: ён першы з бандэжам, які ішоў на яго (ён ведаў, што той узброены), пачаў бойку. Ён паваліў яго і пачаў з ім барочка. Літаральна секунды — і былі захоплены гэтыя мязготнікі, уся група і гэты выканаўца. Я хачу падзякаваць бацькам за гэтага хлопца.

Тыдзень таму на мяжы з Літвой (коратка мы давалі гэтую інфармацыю) быў перахоплены пагранічнік-мілітэнт. Мы доўга вялі размову з літоўцамі, адкуль і што. Да гэтага часу невядома. І тады, праз некалькі гадзін усялякіх перагавораў, было прынята рашэнне знішчыць яго. Мы збілі гэты беспілотнік. Была прычэпленая каністра з выбуховкай — абсалютна чужына. І ў найбліжэйшы час мы і гэты эпізод вам пакажам.

Дык хто ж здзісьняе злачынствы на граніцы? Я шчыра скажаў, што мы не будзем больш трымаць тых, каго вы даймалі ў Афганістане, Іране, Іраку. У нас няма на гэта ні грошай, ні сіл у выніку вашых санкцый. І, разумеюце, ніхто не ведае, што адбываецца ў Літве і на граніцы, гэта проста факт.

Шмат можна называць гэтыя факты, але скажу адно, скажу наступнае, каб вы мяне зразумелі: я распрадзіўся, каб усё гэтыя эпізоды былі выкладзены канкрэтным чынам у сродках масавай інфармацыі, і даручыў праваахоўным органам правесці, груба кажучы, зачыстку па ўсёй краіне. Яны перайшлі рысу. Мы ім даравач не можам.

Міністэрству замежных спраў даручана (можа быць, ужо і рэалізавана) запрасіць паслоў Германіі, Літвы, Злучаных Штатаў Амерыкі, якія непасрэдна датычаныя да гэтых акцый, і папярэдзіць катэгарычна, каб нам былі выданыя гэтыя

злачынцы. Усе факты задакументаваныя, і мы дакажам іх віну. Там і даказваць не трэба: яны самі ім пра гэта раскажуць. І вы ўбачыце іх сапраўдны твар: і немцаў, і амерыканцаў, і палкаў, і літоўцаў.

Але што дзіўна: велізарная колькасць (пра што я казаў яшчэ летась, многія мне не верылі) зброі паступае з Украіны ў Беларусь. Таму я даручыў пагранічным войскам цалкам перакрыць граніцу з Украінай.

Да нас могуць прыехаць толькі лячынцы людзі і мірныя грамадзяне. Усіх астатніх у палон браць не будзем.

Цяпер вы бачыце: яны хочучы павярнуць гісторыю назад, разбілітаваць сваё дзядоў і прадзедаў і завяршыць імі пачатую справу. Таму выйшлі разабраць суверэнную дзяржаву. Гэта неверагодна: да скаральных мясцін нашай дзяржаўнасці яны рушылі пад сцягамі фашысцкіх наймітаў — паліцаў. І апошнім часам нашы сродкі масавай інфармацыі ўсё больш распаўсюджваюць факты пра тое, што ў якасці паліцыя паліцаў (заўтра ці то сёння) пад «Магунты Божа». Глядзіце, нарвецца.

Мы павінны былі абараніць свой суверэнітэт і краіну. І час паказаў, што мы зрабілі правільна. Ужо, напэўна, няма аблудных, падманутых у краіне, якія не перанаканілі б, што адбывалася ў рэчаіснасці ўчора і адбываецца сёння. Засталіся толькі ворагі, якія кажучы: не, гэта не так, гэта іншае. І вы павінны гэта разумець.

Я шчыра ўдзячны людзям у пагонах. У напружаны перыяд яны былі з народам. Вы абаранілі мірных грамадзян, якія вераць у вас, цэнды нацыянальнае адзінства, свабоду, не жадаюць бурцы свой дом — Беларусь. Вы, як і пакаленне пераможцаў, паказалі, што толькі апора на сваіх людзей і сваю зямлю дае сілы і маральнае права адстойваць інтарэсы народа. Толькі патрыятызм служыць трывалай асновай усіх пачыненняў. Вы, людзі ў лагонах, перажылі ўсё (я гэта ведаю, бо быў не толькі побач у гушчы вашай) — і так званы гвалт, і «карнікі» былі, калі толькі мы тады не былі. Але мы цярпелі. Той, хто цярпіць, той перамагае. Людзі ўсё зразумелі.

Зламаўшы гібрідны механізм бліцкрыгу, які спраўна працаваў да гэтага часу, па сутнасці, вы сталі на шляху новай экспансіі на Усход. Некаторыя эксперты за мяжой лічаць, што Беларусь паклала канец «каляровай рэвалюцыям» як геапалітычнай з'яве. Так гэта ці не — убачым. Але ў чым абсалютна перакананы, мы паказалі прыклад таго, як трэба адстойваць нацыянальны інтарэсы, што павінен рабіць кожны, хто шануе сваю незалежнасць.

Размова з пазіцыі сілы на нашай зямлі з нашым народам бесперспектыўная! Так было і так будзе заўсёды! І яны з маёй гэта павінны чуць.

Вы мяне зразумееце: я не нейкі тут вялікі герой-адыночка, ці з вамі які выйшаў для таго, каб пававаць. Я абсалютна мірны чалавек. Я вырас у страшняй галечы ў вёсцы, дзе адзін аднаму дапамагалі, дзе імкнуліся падтрымаць адна аднаго. Нават калі «па глянцці» хтосьці біўся, то назаўтра яны ішлі, разам працавалі. Усё было мірна. Усё мае жыццё было звязана з мірам. Мая работа была звязана з вытворчасцю будаўнічых матэрыялаў (праўда, жалезабетонных). Я вырашчываў хлеб, я бачыў простых сялян, я бачыў рабочых.

Я абсалютна мірны чалавек. Але калі я адступлюся, калі я хоць дзесяці пахіснуся, а тым больш заганюся ў палітыку і краіна абрынецца, — вы ж мне ніколі не даруеце. Таму ў мяне няма іншага выйсця, я стаяць разам з гэтымі хлопцамі насмерць. Гэта наша работа.

# «Мы заўсёды адстойвалі сваю незалежнасць мужнасцю і цяпершнім»

## На Кургане Славы адсвяткавалі Дзень Незалежнасці

**Дзень Незалежнасці — сапраўднае народнае свята, якое аб'ядноўвае ўсю краіну, незалежна ад статусу і ўзростаў. Адрозненне ўрачыстай цырымоні ўскладанне вянка да падножжа Кургана Славы Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сустраўся з удзельнікамі свята і адказаў на цікавыя пытанні.**

### ГАЛОЎНАЕ — СУМЛЕННА ПРАЦАВАЦЬ

Удзельнікі экспедыцыі на Эверэст падарылі кіраўніку дзяржавы Дзяржаўны сцяг і копію Сцяга Перамогі, якія альпіністы паднялі на самую высокую кропку планеты. У маі гэтага года міжнародная экспедыцыя, у складзе якой былі і беларускія альпіністы, разгарнулі дзяржаўныя сымвалы на вяршыні самай высокай гары свету. «Гэта, мабыць, сёння будзе асноўнай святыняй у Палацы Незалежнасці», — адказаў на гэта Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт падкрэсліў, што ганарыцца камандай альпіністаў, які беларускімі удзельнікамі экспедыцыі. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што лямбда неабходным прадстаўляе альпіністаў да ўзнагарод.

Студэнты гістарычных факультэтаў з розных ВНУ краіны падчас размовы з кіраўніком дзяржавы расказалі, што актыўна займаюцца навукова-даследчай дзейнасцю, звязанай з тэмай Вялікай Айчыннай вайны. Маладыя педагогі-гісторыкі папрасілі Прэзідэнта параіць, які ім выхавальнік малодшае пакаленне, каб выхаваць іх сапраўднымі патрыётамі сваёй Радзімы.

У адказ на гэта Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што галоўнае заўсёды — сумленна працаваць. Прэзідэнт прапанаваў маладым спецыялістам стварыць падручнік па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Ён расказаў, што некалі марыў, каб у Беларусі была такая кніга, і яе зрабілі, але належнага эфекту яна не выклікала.

«Падручнік мы можам дапоўніць дакументамі тых часоў і тымі дакументамі, якія мы сааромілі паказваць, каб кагосьці не пакрыўдзіць. Займіцеся гэтым, калі можаце. Нам гэта вельмі трэба», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што да стварэння такога падручніка варта падключыць Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі і Адміністрацыю Прэзідэнта.

Беларускі лідар падкрэсліў, што ў краіне створана нямаля помнікаў, да якіх



Юлія Бяліца

трэба прыводзіць дзяцей і расказаваць ім пра падзеі ваенных гадоў, у тым ліку і пра звесты фашыстаў, якія яны тварылі на беларускай зямлі. Па яго словах, будучыя пакаленні павінны пра гэта ведаць і пра гэта трэба нагадваць і заходнім краінам.

«Мы павінны гэта паказваць. Ім паказваць, якія крычаць пра санкцыі супраць нас, а сёння ўжо працягваюць тэрытарыяльныя акты на тэрыторыі Беларусі», — упэўнены Аляксандр Лукашэнка.

### ПРАЦЯГВАЦЬ ТРАДЫЦЫІ І ЎКЛАДВАЦЬ СВАЁ

Падчас свайго выступлення Аляксандр Лукашэнка звяртаўся да маладых людзей, у прыватнасці да курсантаў Ваеннай акадэміі, падкрэсліваючы, што яны будучыя краіны, і заклікаючы яе не страціць. Курсанты Ваеннай акадэміі, якія прысутнічалі на свяце, расказалі, што кіраваліся такой устаноўкай, калі выбіралі для сябе прафесію. «Сённяшні дзень — гэта памяць аб маім продку. Мне з дзяцінства падабаліся самалёты, і я хацеў абараняць мірнае неба Беларусі і таму абраў для сябе авіяцыйны факультэт Ваеннай акадэміі», — расказаў Дзмітрый Родзін, курсант трэцяга курса авіяцыйнага факультэта.

Тахіх прычынаў будучыя афіцэры плануюць прытрымлівацца і ў далейшым жыцці. Таму зварот Прэзідэнта хлопцы прынялі блізка да сэрца.

«Сёння для мяне, як і для ўсіх грамадзян нашай краіны, — вялікае свята. Па-першае, гэта памяць аб подзвігу, які здзейснілі нашы продкі. І сёння мы сабраліся на Кургане Славы, каб ушанаваць памяць гэтых герояў. І спадзяюся, што мы

будзем працягваць традыцыі, якія закладзены ў нашай дзяржаве з самага яе пачатку. Гэта вельмі правільна, і мы будзем працягваць гэта далей і ўкладваць нешта сваё», — падзяліўся Антон Собалеў, курсант трэцяга курса агульнавайсковага факультэта.

### ПРЫНЦЫПОВА ВАЖНАЕ СВЯТА

У гонар Дня Незалежнасці таксама прайшоў і рэспубліканскі аўтапрабег «За адзіную Беларусь». Патрыёты-аўтамабілісты з усёй краіны аб'ядналіся ў калоны і прыехалі да Кургана Славы. Некаторыя традыцыйна паехалі на свята цэлымі сем'ямі. Як, напрыклад, сям'я мінчан Дар'і і Аляксандра Кавалеўскіх, якіх да ўдзелу ў аўтапрабеге хатняе сын Аляксеі. Не прыняць удзел у аўтапрабегу да Дня Незалежнасці яны не маглі.

«Да мінулага года незалежнасць была прынцыповая, а за апошні час яе актуальнасць значна вырасла. Гэтае свята вельмі важнае для нашай краіны. Мы заўсёды былі буфернай краінай, і нам прыходзілася адбываць шматлікія нападкі і ўдары. Наша незалежнасць часта была на валаску, але мы заўсёды адстойвалі яе сваёй мужнасцю і цяпершнім. Таму я лічу, што гэта прынцыповае свята для нас», — адзначыла Дар'я Кавалеўская.

Свята на Кургане Славы сабрала не толькі мінчан, але і жыхароў бліжэйшых населеных пунктаў. Антаніна Котава разам са сваімі калегамі з прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу прадстаўляла Барысаўскі раён. «Незалежнасць Беларусі для мяне азначае магчымасць быць самастойнай краінай, самай вырашаць усе пытанні ўнутры свайго грамадства. Таму мы павінны выразна разумець, што мы хочам і як мы павінны жыць, працаваць, вучыцца дзеля свайго краіны. Для мяне гэта вельмі важнае свята. Сёння яшчэ і 77-я гадавіна вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, таму мы, як маладое пакаленне, павінны памятаць пра гэта і пра людзей, якія аддалі жыццё, каб мы сёння жылі. Для свайго краіны хочацца зрабіць як мага больш, каб нашы дзеці жылі ў прыгожай краіне», — сказала яна.

Свята кала падножжа Кургана Славы не толькі стала новай лакальнай святкавання Дня Незалежнасці, але і нагадала пра сапраўдныя каштоўнасці і значэнне гэтага дня.

Валерыя СЦЯЦКО.

## У Дня Незалежнасці — новая традыцыя

### Яе агучыў Прэзідэнт падчас наведвання Вялікага тэатра

**У Дзень Незалежнасці Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка наведваў Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета, дзе прайшоў святочны канцэрт. З нагоды свята з тэатральнай сцэны прагучалі фрагменты знакавых для гісторыі Вялікага тэатра і культурнай спадчыны краіны класічных музычных твораў — опер «Кармэн», «А світанкі тут ціхія», «Турандот», «Сівая легенда» і іншых. Артысты прадэманстравалі харэаграфічныя нумары з такіх вядомых балетных пастановак, як «Спартак», «Лебядзінае возера», «Шчаўкунок».**

Перад тым як заняць сваё месца ў зале, Аляксандр Лукашэнка абмеркаваў з кіраўніцтвам тэатра надзённыя пытанні ўстаноў, а пасля са сцэны звярнуўся да творчай інтэлігенцыі, заклікаўшы яе не займацца палітыкай і больш не здзяйсняць няправільныя крокі. Па словах Прэзідэнта, творчая інтэлігенцыя — гэта твар нашай, народа, дзяржавы. «Калі малады чалавек зрабіў няправільны крок, яго можна дараваць, разумець, у яго ёсць час выправіцца. Вы ніколі не паправіцеся. Калі здобылі і страцілі свой твар, яго прак-

тычна немагчыма будзе аднавіць. Таму, перш чым нешта зрабіць (а на вас глядзяць мільёны вачэй, і не толькі ў нашай краіне), думайце, сачыце за кожным сваім крокам. Вы таленавітыя. Не губіце гэтым свой талент», — сказаў ён.

Аляксандр Лукашэнка заклікаў творчых людзей займацца ўласнымі ім справамі і не ўмешвацца ў палітыку. «Паверце, вы будзеце тут найлепшымі, а не там, у палітыцы. Там жорстка, шалёныя законы, яны не для вас. Наўрад ці ў вас знойдзецца хоць адзін чалавек, які вытрымае гэта. А акунуўшыся туды, вы ўжо не

зможаце адтуль вылезці. Таму беражыце сябе. Вы таленавітыя людзі і тварыце там, дзе ў вас лепш гэта атрымаецца», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Ён заўважыў, што звыртаецца з падобнымі заявамі да творчай інтэлігенцыі праз амаль год пасля падзей электаральнага 2020 года. «Я разумю: людзі творчыя, у вас цяжкая праца. Можна, вы дзесяць чагосьці неадагледзілі, захапіліся чымсьці. Але і трое было сярод вас людзей, якія ідэяна зацэпіліся. Але сёння мы падшлі да рысы. Нядаўна я пра гэта казаў. Далей — нельга, страцім краіну», — адзначыў беларускі лідар.

Па словах Аляксандра Лукашэнка, ён першы, а следам інтэлігенцыя, якая павінна весці за сабой народ, будучы вінаватыя ў тым, што ўпусцілі краіну. «Мы павінны аб'яднацца і ўтрымаць краіну для тых, хто пасля вас прыдзе на гэтую сцэну, і пасля мяне — у гэтую палітыку. Мы пасля сябе павінны

пакінуць нешта дзецям. Прынамсі, давайце не будзем разбураць тое, што стварылі за чвэрць стагоддзя», — заклікаў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы прапанаваў заснаваць новую традыцыю ў святкаванні Дня Незалежнасці. «Я хачу, каб гэтыя сустрачкі (цяперашняга Прэзідэнта і будучых прэзідэнтаў) сталі традыцыйнымі, штогадовымі. Мы падумаем, які гэта аформіць. Але вы (прадстаўляюць творчай інтэлігенцыі) заўсёды будзеце ў цэнтры. Вы будзеце паказваць лепшую сваю творчасць, а я прыму рашэнне аб прысуджэнні да гэтага дня дзяржаўных прэміяў, званяў народных, заслужаных. Мы зробім, каб наша творчая інтэлігенцыя ў Дзень Незалежнасці прагучала. Лічыце гэта рашэнне прынятым», — сказаў Аляксандр Лукашэнка і паабяцаў прыехаць у Вялікі тэатр праз год, 3 ліпеня 2022 года.

Валерыя СЦЯЦКО.

Калісьці з гэтай трыбуны я вам казаў... Мы ўсе хочам незалежнасці. І сёння ўсе хочучы незалежнасці. Усе хочучы суверэнітэту. Але я вас тады, яшчэ два гады, па-мойму, таму папярэдзіў: дарагія мае беларусы, незалежнасць — штука вельмі дарагая. Незалежнасць вельмі дарага каштуе. Я, праўда, верыў, што Бог мілаваў нас і мы не пройдзем ні праз войны, ні праз выпрабаванні. Аказваецца, не. Напэўна, ён нам падсунуў гэтае выпрабаванне. Можна быць, нават добра. Дай бог нам прайсці гэтыя выпрабаванні без гарачай вайны. І мы, людзі ў пагонах, абавязаны зрабіць усё, каб людзі, нават наш народ, ды і нашы суседзі і госці нават не заўважылі, што мы вядзём сёння гібрідную вайну. І мы гэта зробім. Пакулы нам гэта ўдаецца.

Гэты экзамен мы вытрымаем, таму што Беларусь — краіна герояў. Такіх, як нашы сучаснікі, лётчыкі Андрэй Нічыпорчык і Мікіта Куканенка, якія выратавалі сваіх суайчыннікаў цаной уласнага жыцця. Як 12-гадовы хлопчык Рома Кагадоўскі, які вынес з агню маленькага брацкага.

Такіх, як нашы медыкі, якія бяспрашна адказалі на выклік пандэміі і працягваюць заставацца на пярэднім краі вайны з небаіспечным вірусам. Як нашы сяляне, рабочыя, будаўнікі, якія ў няпростых умовах дыхтоўна зрабілі сваю работу і забяспечылі рост эканомікі. Нішто нас не спыніла. Мы ўдала рэалізавалі ўсе нашы праграмы і планы. Сталі краінай мірнага атама, у Мінску адкрываем новыя станцыі метро, нядаўна пачалі трэцюю лінію. Па ўсёй краіне пабудаваны дзясяткі новых бальніц, школ, дзіцячых садкоў, басейнаў, спартыўных пляцовак.

Мы вучылі і выхоўвалі дзяцей. Сялі і збіралі ўраджай. І усё гэта — у год інфармацыйнага, гібріднага чкавання і спроб расколюць наша грамадства. Бязмерная ўдзячнасць усім, хто ў сілу сваёй прафесійнай дзейнасці і грамадзянскага абавязку на рабочых месцах, у медыяполі, сацыяльных сетках штодня змагаецца за аўтарытэт роднай Беларусі, наш суверэнітэт і вялікую гістарычную спадчыну.

Героям жа мінулага, цяперашняга часу, якія пайшлі, — ад нас нікі паклон і вечная памяць.

Дарагія беларусы!

Нашы адзінства і незалежнасць — каштоўнасці, не раз правераныя выпрабаваннямі.

Эканамічнае развіццё Беларусі — курс, з якога нас немагчыма збіць ні санкцыямі, ні правакацыямі, ні тэрорам. Колькі іх было на нашай памалці... Але пытанне не ў гэтым, а ў тым, калі ўжо нашы захадныя так званыя партнёры разумеюць, што для нас, нашчадкаў пакаленняў, якія здолелі аднавіць краіну пасля ваеннай разрухі за неймаверна кароткі час, праца — гэта лад жыцця, цяжкасці — стымул для руху наперад.

Мы ведаем, што ў нас невялікая краіна, у яе нетрах няма мора нафты, газу, золата, мы не маем ядзернай зброі (мы яе добраахвотна аддалі). Самае каштоўнае, што ў нас ёсць, — народ. Горды, незалежны і працавіты. Народ, а не навяззанае Захам абстрактнае паняцце «грамадзянскай супольнасці». Народ, менталітэту якога не ўласцівы індывідуалізм і культ нажывы, якія нам укараняюць. Таму правакацыі, заклікання падараваць эканамічную ўстойлівасць дзяржавы, не спрацавалі і не спрацуюць.

Нашы людзі ў востры перыяд падставілі плячо дзяржаве, уладзе, паказалі сябе праўдзівымі захавальнікамі суверэнітэту. Мы вытрымалі ўдар пандэміі лепш, чым тыя краіны, якія лічыць сябе больш развітымі і цывілізаванымі. Таму што мелі смеласць думаць сваім розумам і мужнасць прымаць, можа быць, і непапулярныя рашэнні.

У нашай самастойнасці калектыўны Захад бачыць нечужаную дзёрэкска. А мы бачым у гэтым суверэннае права самім вызначыць свой лёс. У наладжанай з іх боку палітычнай блокадзе мы знойдзем новыя магчымасці для эканамічнага, тэхналагічнага развіцця сваёй дзяржавы за кошт правераных часам і якасна новых узаемаадносін з Еўрапейскім рэгіёнам, краінамі Садружнасці, Расіяй, Кітаем і іншымі нашымі сябрамі. Дарагія суайчыннікі!

Наша незалежнасць — гэта яшчэ і нацыянальная годнасць. Яшчэ ў VI стагоддзі пра нашых самых старажытных продкаў — славын — з захапленнем пісалі ўсходнія гісторыкі і вандруйнікі. Ужо тады летапісцы адзначалі любоў да свабоды, адвагу і непакорлівасць народа, які жыў на гэтых землях. Мы ганарымся тым, што нашы продкі ніколі не распусьтоджвалі веру, культуру, палітычныя погляды агнём і мячом, а заўсёды дарылі святло асветы і міралюбнасці.

У многіх прарыўных для сваіх эпох гістарычных падзеяў мы ўбачым след беларусаў — вялікіх дзеячаў свайго часу. Не толькі на роднай зямлі, але і па ўсім свеце яроуд нацыянальных герояў мы знойдзем і нашых з вамі суайчыннікаў. Іх дасягненні сталі арыенцірам у культурным і духоўным развіцці розных народаў. І нам не хоціць гэтага вечара, каб назваць усё імёны.

Але мы дакладна ведаем, што ў кожным з нас ёсць мудрасць, смеласць, маральная сіла, інтэлектуальны і творчы патэнцыял вялікіх людзей, якіх падарыла свету Беларусь. Гэтая спадчына і з'яўляецца нашым галоўным нацыянальным багаццем і годнасцю. Мы працягнем наш гістарычны шлях. Мы зробім усё, каб захавала незалежнасць роднай зямлі. Незалежнасць, падарованую нам лёсам, слаўным подзвігам і сумленнай працай мільянаў беларусаў.

Са святам вас, дарагія суайчыннікі, з Днём Незалежнасці!

## ВІНШАВАННІ З УСЯГО СВЕТУ

Віншаванні з Днём Незалежнасці паступілі ў адрас Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнка і беларускага народа ад кіраўнікоў замежных дзяржаў, міжнародных арганізацый і інтэграцыйных аб'яднанняў, замежных палітычных і грамадскіх дзеячаў, паведамлілі ў прэс-службе беларускага лідара.

Кіраўніка дзяржавы і беларускі народ віншавалі генеральны сакратар ААН Антонію Гутэрыш, Папа Рымскі Францыск, кіраўнікі Расіі, Кітая, Азербайджана, Казахстана, Таджыкістана, Узбекістана, Кыргызстана, Вялікабрытаніі, Сербіі, Турцыі, Туркменістана, Ізраіля, Егіпта, ААЭ, Саудаўскай Аравіі, Кубы, Ірана, Сірыі, В'етнама, Тайланда, Сінгапура, Шры-Ланкі, Малайзіі, Алжыра, Кеніі, Нікарагуа, Марока, Уганды, Эфіопіі, Палесціны, Мальтыйскага ордэна.

«Упэўнены, што сумеснымі намаганнямі мы будзем і надалей умацоўваць саюзніцкі сувязі, канструктыўнае двухбаковае супрацоўніцтва ва ўсіх сферах, а таксама прасоўваць ўзаемавыгадныя інтэграцыйныя працэсы на еўрапейскай прасторы. Гэта ў поўнай меры адпавядае інтарсам дружальбных народаў нашых краін», — падкрэсліў Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін.

Свае віншаванні Аляксандру Лукашэнку таксама адрасавалі прэм'ер-міністр Расіі Міхаіл Мішустын, старшыня Савета Федэрацыі Валанціна Матвеева і старшыня Дзяржаўнай Думы Вячаслаў Валодзін.

Старшыня Кітайскай Народнай Рэспублікі Сі Цзіньпін пажадаў Беларусі росквіту і магутнасці, а беларускаму народу — шчасця і дабрабыту. «Кітай, як і раней, будзе падтрымліваць шлях развіцця, абраны Беларуссю ў адпаведнасці са сваімі нацыянальнымі ўмовамі, аказваць цвёрдую падтрымку па пытаннях, што датычацца карэнных інтарсаў Беларусі, і гатовы працягваць аказваць пасільную дапамогу сацыяльна-эканамічнаму развіццю Беларусі», — гаворыцца ў віншаванні кітайскага лідара.

## МАЛІТВА АБ БЕЛАРУСІ

У праваслаўных храмах краіны 3 ліпеня маліліся за мір на беларускай зямлі і адзінства народа.



У Свята-Духавым кафедральным саборы богаслужэнне ўзначаліў мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Веніямін, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі.

«Малітва за мір — вельмі часта ўжываная малітва ў царкоўным богаслужэнні. Кожнае богаслужэнне пачынаецца з такога малітоўнага закліку — «аб міры ўсяго свету Госпаду памолімся». Царква са старажытных часоў усвядоміла важнасць міру паміж людзьмі, міру ў сацыюме і сем'ях. Проста гэта падзея — такая асабліва шычрая малітва, — распавёў БелТА святар Андрэй ЛАМАКІН, клірык Мінскага Свята-Духава кафедральнага сабора. — Каб чалавечы грамадства стваралася, каб людзі развіваліся, неабходна, каб быў мір паміж людзьмі, і пра гэта царква заўсёды моліцца».

Да агульнанароднай малітвы мог далучыцца кожны беларус, наведваюшы любы праваслаўны храм.

Завяршылася агульнанародная малітва аб міры на беларускай зямлі і адзінстве народа апоўдні святочным перазванам.

# АДНА АТМАСФЕРА НА ЎСІХ

Дзень Незалежнасці адзначылі ва ўсіх рэгіёнах краіны, у вялікіх гарадах і малых. Свята спалучыла ў сабе і ўрачыстасці ўшанавання памяці абаронцаў Айчыны, і ўзнагароджанне найлепшых нашых сучаснікаў, і кірмашы, і канцэрты, і конкурсы... А завяршылася яно сімвалічным выкананнем Дзяржаўнага гімна і салютам. Падрабязнасці — ад уласных карэспандэнтаў «Звязды»

## СВЯТКАВАННІ Ў КРЭПАСЦІ

Па шматгадовай традыцыі святкаванні Дня Незалежнасці ў Брэсце пачалася з ускладання кветак да помнікі ваінам-вызваліцелям на плошчы Свабоды.

І гэтым разам зранку сюды прыйшлі кіраўнікі горада і вобласці, прадстаўнікі грамадскасці, моладзь. Затым яны ўшанавалі памяць гераічных абаронцаў Брэсцкай крэпасці і ўсклалі кветкі да Вечнага агню ў мемарыяльным комплексе. У гарнізонным Свята-Мікалаевым храме крэпасці адбылася ўсебеларуская малітва «За Беларусь».

Вячэрні канцэрт, прысвечаны Дню Незалежнасці і 77-й гадавіне вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, таксама прагучаў у крэпасці, на пляцоўцы перад галоўным уваходам. Там жа прайшла акцыя «Спяём гімн разам» і расквеціў неба святочны феерверк.

## ШЭСЦЕ, УЗНАГОРОДЫ, МОСТ І ДАРОГА

У Дзень Незалежнасці ў Гомелі па цэнтральнай вуліцы прайшлі ўдзельнікі святочнага шэсця — прадстаўнікі ўладаў, працоўных калектываў прадпрыемстваў і арганізацый, грамадскіх аб'яднанняў, ветэраны, моладзь. У маштабным шэсці бралі ўдзел 7 тысяч гамельчан.

— Для нас 3 Ліпеня — гэта не толькі змяняльная гістарычная дата, але і дзень, які аб'ядноўвае ўсіх, хто шануе слаўную гісторыю сваёй Айчыны і верыць у яе годную будучыню. Гэты дзень нагадвае нам пра гераізм і стойкасць абаронцаў Радзімы, аб велізарных стратах і разбурэннях, якіх каштавала свабода цяперашніх пакаленняў, — падкрэсліла ўдзельніца святочнага шэсця, старшыня Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў Кацярына ЗЕНКЕВІЧ.

Падчас мітыngu каля Вечнага агню на плошчы Працы гамельчане ўшанавалі памяць абаронцаў Айчыны хвілінай маўчання, усклалі кветкі і вянкi да брацкай магілы савецкіх воінаў і падпольшчыкаў.

На цэнтральнай плошчы імя Леніна ў Гомелі ўзнагародзілі пераможцаў конкурсу «Чалавек года». На Гомельшчыне па выніках 2020 года гэтага ганаровага звання ўдастоены сем хіжароў рэгіёна. Уручыў дыпламы пераможцам старшыня Гомельскага аблвыканкама Генадзь САЛАВЕЙ.

— Для гэтых людзей не бывае чужога болю. Яны па добрай волі ахвяруюць уласнымі інтарсамі дзеля высокіх мэт і гуманных каштоўнасцяў. Іх учынкi заснаваны на пачуцці абавязку, палітычнай свядомасці, патрыятызму і асабістай адказнасці, — адзначыў кіраўнік рэгіёна.

Да Дня Незалежнасці на Гомельшчыне прымеркавалі адкрыцці шэрагу сацыяльна значных аб'ектаў. У Рагачове адкрылі новы мост, які злучыў два берагі Дняпра і трасы М5 і М8. Упершыню ў Беларусі на ім выкарыстана вантавае пралётнае збудаванне. Падобных рагачоўскаму мосту ў нашай краіне няма. У Гомелі адбылося ўрачыстае адкрыццё аўтамобільнай да-

рогі, якая звязала Сельмашаўскі і Валатоўскі мікрараёны. Аб'ект з афіцыйнай назвай «Пад'езд да 21-га мікрараёна» — працягласцю 2,2 кіламетра. Ён значна разгрузіць цэнтральную частку горада. Гэты ўчастак аўтадарогі з'яўляецца адным з этапам вялікага праекта «Усходні абход», які паступова рэалізуецца на тэрыторыі абласнога цэнтра. У Жлобіне ў абноўлены будынак пераехала аддзяленне ДАІ. Тут працуе 34 супрацоўнікі, знаходзіцца ўзвод ДПС, мікрарэны аддзел рэгістрацыі транспарту, аддзел ДАІ абслугоўвае Жлобінскі, Кармянскі, Чачэрскі і Буда-Кашалёўскі раёны.

## АГУЛЬНЫ ЎЗОР

У Віцебску ў пятніцу на тэрыторыі ўстановаў культуры «Залатое кола г. Віцебска «Дзвіна» арганізавалі «Дзень вышыванкі» — маштабную акцыю ў рамках культуралагічнага праекта БРСМ «Беларусь — крыніца натхнення». У той жа дзень хіжары аднаго з новых спальных раёнаў з вялікім інтарсам і задавальненнем назіралі свята, прымеркаванае да адкрыцця сквера на праспекце Перамогі.

3 Ліпеня на цэнтральнай плошчы абласнога цэнтра святкаванні Дня Незалежнасці пачалася з урачыстага ўскладання вяноўкі і кветак да мемарыяльнага комплексу ў гонар савецкіх воінаў, партызанаў і падпольшчыкаў Віцебшчыны. У гэтай традыцыйнай акцыі бралі ўдзел прадстаўнікі абласной і гарадской выканаўчай і прадстаўнічай улад. Потым адбыўся мітынг. На ім старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай ШАРНЕЎ, вышлўчыўшыся, адзначыў, што Дзень Незалежнасці — свята, якое аднае і выклікае асабліва патрыятычныя пачуцці. Ён нагадаў, што шлях да незалежнасці быў цяжкі і вельмі доўгі, што ў гісторыі было многа спроб падпарадкаваць беларусаў, але іх характар, любоў да Радзімы, рашучасць і гатоўнасць аддаць усё дзеля свабоды дапамаглі здабыць незалежнасць, якая беражліва захоўваецца.

Святочны дзень прадоўжыўся музычнай праграмай з удзелам духовага аркестра на Алеі вайскавай славы, што на беразе Заходняй Дзвіны. Комплекс культурна-масавых адпачынку імя Савецкай Арміі стаў месцам правядзення фестывялаў аўтагуку «Hotweekend-2021». У парку імя Фрунзы гучала танцавальна-музычная праграма для ветэранаў працы «У старых рытмах».

## НОВЫЯ ІМЁНЫ Ў КНІЗЕ СЛАВЫ

У Гродне святочная праграма да Дня Незалежнасці пачалася 1 ліпеня ўрачыстасцю ў абласной філармоніі, дзе ўручылі пасведчанне гродзенцам — лаўрэатам Кнігі Славы Гродзенскай вобласці. Гэта заслужаныя работнікі, прафесіяналы сваёй справы ў розных сферах — ад сельскай гаспадаркі да спорту. Адбылася цырымонія ўзнагароджання стыпендыятаў спецыяльнага фонду Прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі і святочны канцэрт.

А ў суботу свята выйшла на вуліцы горада. Першай лакацыяй па традыцыі

стаў парк імя Жылібера, дзе да Вечнага агню ўдзячныя гродзенцы ўсклалі кветкі. Праз жывы калідор кадэтаў удзельнікі цырымоніі на чале з губернатарам Уладзімірам Каранікам прайшлі на плошчу Леніна. Тут са сцэны гучалі прамовы, віншаванні, затым святочны канцэрт. Сярод артыстаў — заслужаныя калектывы Рэспублікі Беларусь «Белья росы» і «Гродзенская капэла», музычны тэатр «Рада», найлепшыя калектывы Гродзенскага рэгіёна. Таксама выступілі пераможцы конкурсу «Маладыя галасы».

У зоне свята працавала некалькі інтэрактыўных пляцовак. На «Востраве бяспекі» можна было ўбачыць адпаведныя службы — МНС, ДАІ, Гаргаз, аўтапарк. Лакацыя «Гродзенскі брадвей» знаёміла з майстрамі і рамеснікамі. Таксама тут можна было пачуць канцэрт на балконе і здзейсніць аглядную экскурсію на новым электробусе. Завяршылася свята лазерным шоу і феерверкам, выступленнем зорак беларускай эстрады і дыскатэкай.

Атмасфера свята панавала ў гарадах і населеных пунктах вобласці. У Ваўкавыску адкрылі мемарыяльную дошку ў гонар Героя Савецкага Саюза Казбека Нуржанава. Інтэрактыўнае сцяно аўтографу з пажаданнямі Айчыне была створана ў Карэлічах. Шчучын падрыхтаваў сілавы спартыўны флэшмоб з перасоўваннем аўтамобіляў і іншых грузаў. У Гродзенскім раёне прайшоў конкурс квілтаў — коўдры з лапікаў: на адным палатне калектыву ствараўся беларускі арнамент. У многіх раёнах былі арганізаваны інтэрактыўныя зоны традыцыйнай культуры — вышыўкі, ткацтва, саломпяльцтва, лепкі з гліны.

## НАГОДА ДЛЯ ГОНАРУ

Старшыня Мінаблвыканкама Аляксандр ТУРЧЫН павіншаваў хіжароў Міншчыны з Днём Незалежнасці і 77-й гадавінай вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Шлях беларускага народа да суверэнітэту быў доўгі і няпросты, адзначаў ён. Нашы дзяды змагаліся на франтах, у тыле ворага, аднаўлялі народную гаспадарку пасля вайны і вучылі цянціць і берагчы свабоду. Як сказаў кіраўнік цэнтральнага рэгіёна, сёння Рэспубліка Беларусь не проста пункт у цэнтры Еўропы, а моцная дзяржава, якая дабілася добрых вынікаў ва ўсіх сферах — прамысловасці, сельскай гаспадарцы, навуцы, сацыяльнай і знешняй палітыцы. Па словах Аляксандра Турчына, Міншчына ўносіць дастойны ўклад у развіццё і росквіт Беларусі. Прамысловыя флагамены прадстаўляюць нашу краіну на міжнароднай арэне. Сістэма аховы здароўя ўкарана перадавыя тэхналогіі ў лячэнні самых розных хвароб, аграры забяспечваюць харчовую бяспеку.

Пачынаючы з 2 ліпеня, ва ўсіх раёнах Міншчыны і горадзе Жодзіна адзначалі змяняльную для краіны дату разнастайнымі мерапрыемствамі. У Дзяржынску свята супала з юбілеем горада — яго 875-годдзем. У Жодзіне да Дня Незалежнасці і Дня горада было прымеркавана ўшанаванне кіраўнікоў арганізацый за патрыятычнае выхаванне моладзі. У Маладзечне ва ўсіх храмах горада а восьмай гадзіне раніцы 3 ліпеня прагучалі званы і прайшлі богаслужэнні за мір і спакой у Беларусі. У Вілейцы адбылася выстаўка і парад сельскагаспадарчай ды іншай тэхнікі.



Гомель.

Фота ВЯТА.

## ПАВЕТРАНЫ БОЙ І ТЭАТРАЛІЗАВАНАЕ ПРАДСТАЎЛЕННЕ

Яшчэ ў пятніцу ў Магілёве на плошчы Славы каля ратушы мэр горада Уладзімір ЦУМАРАЎ разам са старшынёй гарсавета Максімам ГУРЫНЬІМ уручылі ўзнагароды 18 лаўрэатам спецыяльнай прэміі Магілёўскага гарвыканкама «Дасягненне».

— Свята горада для нас — гэта своеасаблівае падвядзенне вынікаў і адпраўная кропка ў рэалізацыі намечаных планаў, — адзначаў у сваім віншаванні Уладзімір Цумараў. — Па традыцыі мы ў гэты дзень адзначаем лепшых прадстаўнікоў у розных галінах народнага гаспадарання, дзякуючы якім развіваецца і квітнее наш родны горад.

Дзень Незалежнасці пачалі святкаваць на мемарыяльным комплексе «Буйніцкае поле». Тут адбылося ўрачыстае мерапрыемства «Абаронцам — слава!», прысвечанае 80-годдзю абароны Магілёва ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

— На подступах да Магілёва вораг атрымаў магутны адпор, — звярнуўся да прысутных старшыня Магілёўскага аблвыканкама Леанід ЗАЯЦ. — 80 гадоў таму на гэтым полі нараджалася наша Перамога. Абарона Дняпроўскага рубяжа сарвала планы гітлераўцаў. Сёння мы схіліем галаву перад мужнасцю народа-пераможца. Але мала заваяваць незалежнасць, яе яшчэ трэба захаваць. І сёння ў гэтым шмат што залежыць менавіта ад нас.

Памяць герояў традыцыйна ўшанавалі хвілінай маўчання, у паветры прагучалі ружэйныя стрэлы. Сотні магіляўчан змаглі на паўтары гадзіны вярнуцца на 80 гадоў назад, у ахоплены вайной горад. Спачатку ў пахмурнае неба ўзняліся некалькі самалётаў, каб прадэманстраваць элементы бою адважнага лётчыка Мікалая Цярохіна, які 28 чэрвеня 1941 года над Магілёвам збіў некалькі варажых знішчальнікаў. Потым гераічная гісторыя абароны Магілёва ажыла на перасоўнай сцэне, якая размясцілася непадалёк ад Буйніцкай капліцы. Першыя дні вайны, смерць, жахі, непакорныя абаронцы, якія на 23 дні затрымалі ворага на подступах да абласнога цэнтра — усё гэта можна было убачыць падчас тэатралізаванага прадстаўлення. Каб лепей разгледзець, што адбываецца на сцэне, людзі падняліся на пушкі і танкі, якія знаходзяцца на Буйніцкім полі ў пастаяннай экспазіцыі. Бліжэй да аўтадарогі Магілёў — Бабруйск дзеці і дарослыя штурмавалі ўжо сучасную тэхніку, якую дэманстравалі вайсковыя часці з Віцебска і Асіповіч. Вайсковыя Пашкоўскай часці, якая дыслацыруецца пад Магілёвам, паказвалі ўсім жадаючым, як працуюць сучасныя сувязісты.

Потым свята перамясцілася ў гарадскі парк «Падніколле» і на іншыя пляцоўкі. У парку працавалі арт-зоны, праводзіліся майстар-класы, віктарыны, квэсты, спартыўныя спаборніцтвы. Дзеці былі ў захапленні ад гадаванцаў кіналагічнай службы Магілёўскага абласнога ўпраўлення дэпартаменту аховы МУС. Не толькі весела, але і смачна было каля гандлёва-забаўляльнага цэнтра «Атрыум», дзе магілёўскія вытворцы дэманстравалі свае дасягненні ў лёгкай і харчовай прамысловасцях. Свята смакатаў «Магілёўскія традыцыі» пахла шашлыкамі, дражніцамі, пірагамі.

Каля філіяла Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь — музея В. К. Бяляніцкага-Бірулі падымалі настрой магілёўскія аркестры. А бліжэй да вечара сваіх прыхільнікаў парадаваў заслужаны артыст Беларусі Аляксандр Саладуха, канцэрт якога адбыўся каля Дыягностычнага цэнтра. Па горадзе ладзілася шмат лакальных зон, дзе з раніцы да вечара гучалі святочныя канцэрты, выставы-кірмашы, прэзентацыі.

Ва ўсіх раёнах Магілёўскай вобласці прайшлі мітынгі, святочныя шэсці ветэранаў і працоўных калектываў, урачыстыя ўскладанні кветак, вахты памяці, спартыўныя мерапрыемствы, канцэрты, культурна-забаўляльныя праграмы, былі арганізаваныя выставачныя экспазіцыі. У Круляўскім, Касцюковіцкім, Клічаўскім раёнах адбыліся велепрабегі, прысвечаныя Айчыне, сямейным традыцыям, спартыўнаму ладу жыцця. Раённае свята да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і 77-й гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў адбылося на мемарыяльным комплексе ў вёсцы Сычкава Бабруйскага раёна. А позна вечарам за некалькі хвілін да святочнага салюта ў Магілёве, Бабруйску і ўсіх раёнах вобласці прайшла рэспубліканская акцыя «Праспяваем гімн разам!»

Фота Ангеліны КІШЧУКА.



Гродна.

Фота Яна ХВЕРЧЫНА.



Мінск.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА**

**Организатор аукциона/оператор ЭТП:** ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 46. Адрес ЭТП: www.ipmtorg.by.

**Продавец:** ОАО «Калинковичский маскокомбинат», Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Северная, 8

**Предмет аукциона:** Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Гомельская обл., Калинковичский р-н, Липовский с/с, аг. Липов, ул. Советская, 26

Лот №	Наименование (назначение)	Общая площадь	Инвентарный номер
1	<b>ЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИЕМНОГО ПУНКТА</b>	161,4 кв. м.	333/С-24121
2	<b>ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ</b>	453,8 кв. м.	333/С-16912

**Сведения о земельном участке:** пл. 0,0415 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания здания комплексного приемного пункта

**Начальная цена с НДС 20 % – 6 523,48 бел. руб.**

**Недвижимое имущество, расположенное по адресу:** Гомельская обл., Калинковичский р-н, Липовский с/с, д. Мироненки, ул. Советская

**ЗДАНИЕ СТОЛОВОЙ**

**Сведения о земельном участке:** пл. 0,2308 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания здания столовой

**Начальная цена с НДС 20 % – 127 886,33 бел. руб.**

**Задаток 10 %** от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется на р/с BY92BELL3012004835008226000 в ОАО «Банк БелБэЗ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBYBY2X; УНП 191224638; ОКПО 37853186500, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

**Срок подписания договора купли-продажи:** 10 (десять) рабочих дней после проведения электронных торгов

**Условия оплаты предмета аукциона**

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 % в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и по порядку оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи

Способ оплаты: **единовременным платежом или в рассрочку** до 24 месяцев с оплатой ежемесячно равными частями по заявлению покупателя. Рассрочка оплаты с ежемесячной индексацией платежей, исходя из индексов цен производителя промышленной продукции производственно-технического назначения, со дня заключения договора купли-продажи предоставляется покупателю на срок, указанный в заявлении о ее предоставлении, при заключении договора купли-продажи, но не более 24 месяцев. При этом размер первоначального платежа должен составлять не менее 20 % цены его продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorg.by. **Ответственность** участника аукциона, его права и обязанности, **штрафные санкции** прописаны в **соглашении о правах и обязанностях** сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Данное соглашение является договором присоединения и размещается на странице лота во вкладке «Документы» по адресу: www.ipmtorg.by. Страница лота по указанному адресу содержит также информацию о типе торгов и общих правилах их проведения. Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 3 % от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов без объяснения причин снятия

**Дата и время начала и окончания электронных торгов:** 23.08.2021 с 11:00 до 12:00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 19.08.2021 до 17:00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorg.by

**Контактные данные:** Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (44) 704-92-06. E-mail: info@ipmtorg.by

**ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 19 июля 2021 года повторных торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5»**

**Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)\***

Нефтепродукт – ободненное (с примесями) сырье для производства мазута (гаурона) в количестве 1 150 тонн (ориентировочно), содержащийся в битумохранилищах, расположенных по следующим адресам: Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, 550 м севернее д. Скураты, АБЗ «Королев Стан»; Минская область, Черевинский район, Ладенский с/с, д. Тадуличи, АБЗ «Родзянка»; Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, АБЗ «Фаниполь»; Гродненская область, станция Гутно, АБЗ «Лида»

Начальная цена: 138 000,00 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 13 000,00 бел. руб.

*\* Покупатель обязуется самостоятельно и за свой счет произвести выемку нефтепродукта из битумохранилищ (продаваемого имущества). Окончательное количество продаваемого имущества определяется по мере выборки нефтепродукта с учетом его взвешивания.*

**Продавец имущества:** ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьянова, 4-253.

**Организатор торгов:** государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.

**Условия торгов:** победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающего затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документацией, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц) и индивидуального предпринимателя); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица, а также при необходимости иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

**Задаток перечисляется в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе, на расчетный счет № BY15 BELLB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦУБ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК BELBYBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583.**

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежного документа о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 19 июля 2021 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 05.07.2021 по 15.07.2021 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. По вопросу осмотра объекта следует обращаться по телефону (017) 388-43-21.

**Телефоны для справок:** (017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (017) 388-43-21, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

**ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН**

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 28, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: Унитарное предприятие «Барановичская ПМК-1» (УНП 200018019) в лице ликвидатора Женьжика Дмитрия Михайловича, тел. +37529 726 93 38.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проводиться 20 июля 2021 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY.

№ л/п	Предмет торгов	Начальная цена предмета торгов, бел. руб. с НДС
1	Административное здание, инв. № 242 (пл. 1613,3 кв. м), площадка для стоянки транспорта, инв. № 682 с коммуникациями	292 958,79
2	Растворный узел с галерей (пл. 355,6 м <sup>2</sup> ), инв. № 259, склад цемента (пл. 99,2 м <sup>2</sup> ), инв. № 271, бетонный узел (пл. 314,6 м <sup>2</sup> ), асфальтобетонные площадки (1164 м <sup>2</sup> ), бетонные ограждения (446 м <sup>2</sup> ), здание-колонна возле ПБУ (пл. 32,2 м <sup>2</sup> ), инв. № 366, здание электроцеховой (пл. 15,6 м <sup>2</sup> ), инв. № 367, открытый склад заполнителей (пл. 616,0 м <sup>2</sup> ), инв. № 332, площадка для разгрузки песка крытая (инв. № 365), площадка под металлолом (инв. № 626), площадка под бытовые отходы (инв. № 764), бетоносмеситель С-1500 (инв. 531), ленточный транспортер (инв. 331), ж/д ветка № 1 (452,4 м.п.) инв. № 355, ворота ж/д № 1 (инв. № 353), инженерные коммуникации и сооружения (инв. 350, 351, 354, 363, 515)	219 791,46
3	Здание котельной (пл. 554 кв. м), инв. № 262, скважина глубиной (20 м), инв. № 725, газопровод, инв. № 758, газовый счетчик (инв. № 643), инженерные коммуникации, забор, объекты благоустройства	195 741,15

**Местонахождение:** Брестская обл., г. Барановичи, ул. Бадака, 19А, тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.

**Для участия в торгах необходимо в срок с 06.07.2021 г. 09.00 по 19.07.2021 г. 17.00:** зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB3012185490139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBYBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов оплатить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 21.05.2021 г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Борисовский маскокомбинат № 1» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже права заключения договора аренды изолированного помещения с инв. № 612/D-21137 (наименование – торговое помещение № 1) общей площадью 197,5 кв. м, расположенного на цокольном этаже здания торгового комплекса по адресу: Минская область, г. Жодино, пр-т Ленина, 17, корпус 3.**

Сведения об объекте:	
Срок договора аренды	3 года
Целевое использование имущества	Для осуществления розничной торговли
Начальная цена права заключения договора аренды	834,44 бел. руб.
Сумма задатка	83,44 бел. руб.
Размер ежемесячной арендной платы за сдачу в аренду Объекта	148,13 базовой арендной величины, или 2 503,31 бел. руб.
Обременения, связанные с Объектом, земельным участком, на котором располагается Объект	Изолированное помещение с инв. № 612/D-21137 находится в залоге у ОАО «Агентство по управлению активами» по договору об ипотеке. Соглашение на сдачу в аренду получено.

Цена продажи предмета аукциона не засчитывается в арендную плату, подлежащую уплате в соответствии с законодательством. Базовая арендная величина с 01.04.2020 составляет 17,85 бел. руб. В настоящее время базовая арендная величина составляет 16,90 бел. руб. т. к. введи моратория на увеличение базовой арендной величины по 31 марта 2022 года. В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 29.03.2010 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором он установлен.

**Задаток в размере 10 % (83,44 бел. руб.) от начальной цены аукциона перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦУБ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК BPSBYBY2X, УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».**

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить арендодателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rft.by. Аукцион состоится 05.08.2021 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 04.08.2021 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17, (8029) 136-31-11, сайт в сети интернет: www.rft.by.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС» (продавец) проводит повторный открытый аукцион ПО ПРОДАЖЕ ЖИЛОГО ДОМА**

(составные части и принадлежности: одноэтажный сборно-щитовой жилой дом с верандой, сараем) общей площадью 75 кв. м с инв. № 614/С-27137, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 624882505601000087 (право постоянного пользования) площадью 0,2231 га по адресу: Минская область, Смолевичский район, Курганский сельский совет, д. Кленник, ул. Полевая, д. 15.

Начальная цена без НДС – 377,54 бел. руб. Начальная цена снижена на 30 % (задаток 10 % от начальной цены) – 377,50 бел. руб.

**Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169 330000 в ЦУБ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBYBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».**

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающего затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 (трех) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rft.by. Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Звязда» от 16.04.2021.

Аукцион состоится 20.07.2021 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 19.07.2021 до 16.00 по указанному адресу в каб. 320. Тел.: (8017) 516-80-64, 516-80-65, (8029) 102-21-17, (8029) 136-31-11. Тел. для осмотра: 8 (01716) 53 5 13, 8 (029) 155 83 48.

**РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» (Организатор аукциона) извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управляющая компания холдинга» (Продавец)**

**Лот № 1, состав:** 1. Проходная с инв. № 420/С-33973, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, 5/1, проходная 500 м восточнее аг. Дитва; 2. Электроцеховая с инв. № 420/С-33976, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, 5/2, электроцеховая 500 м восточнее аг. Дитва; 3. ПБУ с гаражами с инв. № 420/С-33979, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, 5/3, ПБУ с гаражами 500 м восточнее аг. Дитва; 4. Ремонтно-механические мастерские с инв. № 420/С-33978, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, 5/5, ремонтно-механические мастерские 500 м восточнее аг. Дитва; 5. Склад емкостей с инв. № 420/С-33975, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, 5/6, склад емкостей 500 м восточнее аг. Дитва; 6. Заправочная с инв. № 420/С-33980, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, 5/7, заправочная 500 м восточнее аг. Дитва; 7. Административное здание со складами и площадкой с инв. № 420/С-33977, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, 5, административное здание 500 м восточнее аг. Дитва; 8. Заводная мойка машин с инв. № 420/С-33974, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, 5/4, мойка машин 500 м восточнее аг. Дитва; 9. Сооружение благоустройства с инв. № 420/С-66276, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, п. Дитва; 10. Водопроводная сеть с инв. № 420/С-72896, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, водопроводная сеть производственной зоны 500 м восточнее аг. Дитва; 11. Канализационная сеть хозяйственная с инв. № 420/С-72892, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, канализационная сеть хозяйственная производственной зоны 500 м восточнее аг. Дитва; 12. Канализационная сеть линейная с инв. № 420/С-72897, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, канализационная сеть линейная производственной зоны 500 м восточнее аг. Дитва; 13. Тепловая сеть с инв. № 420/С-72895, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, тепловая сеть производственной зоны 500 м восточнее аг. Дитва. 14. Участок сети линии электропередачи КЛ-0,4кВ от ВУ здания экипировки до административного здания с инв. № 472, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, 5/1, проходная 500 м восточнее аг. Дитва; 15. Теплосчетчик SKU-02-B-U1 Ду 25 мм, кабель 5 м с инв. № 460, адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, Дитявский с/с, 5/1, проходная 500 м восточнее аг. Дитва. Земельный участок: кадастровый номер 423683202625000066, площадь 2,3886 га, право постоянного пользования.

Начальная цена, бел. руб. с НДС – 128 014,54. Задаток, бел. руб. – 12 801,45. Шаг аукциона – 5 %.

**Аукцион состоится 20.07.2021 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4.**

Порядок оформления участия в аукционе, условия аукциона и полный текст извещения содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY85BAPB30127802900 100000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, БИК BARBYBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.

Окончание приема заявлений и задатков – 16.07.2021 в 11.00.

**Организатор аукциона:** 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 \* www.ino.by \* e-mail: torgi@ino.by

# ТАЙМНІЦЫ БЕЛАРУСКІХ ЭКРАНІЗАЦЫЙ ТВОРАЎ ПРА ВАЙНУ

Сама гісторыя ўчыніла так, што ваенная тэматыка — «фішка» і беларускага кінематографа, і беларускай літаратуры. Нямаюць выдатных фільмаў на гэтую тэму, якія сталі класікай, былі зняты па кнігах нашых пісьменнікаў. Кожная экранізацыя — гэта цэлы свет драматычных і камічных выпадкаў, якія засталіся за кадрам. Давайце зараз зазірнем туды, за кадр, і даведаемся некаторыя нечаканыя падрабязнасці.

## «АЛЬПІЙСКАЯ БАЛАДА».

Рэж. Барыс Сцяпану, 1965 г.

Экранізацыя апавесці Васіля Быкава «Альпійская балада»

Зразумела, што больш за ўсё сярод экранізацый на ваенную тэму — у Васіля Быкава. Хоць першы фільм, «Трэцяя ракета», ён зусім не прыняў. Але калі ў 1963-м была надрукаваная ягоная чужоўная апавесць пра каханне збеглых з фашыскага канцлагера італьянскай дзяўчыны Джуліі і беларускага хлопца Івана, адразу ж стала зразумела: матэрыял надзвычай кінематаграфічны. Быкаў наважыўся: «Я думаю, няхай робяць».

Але не так усё аказалася проста! На мастацкай радзе, дзе абмяркоўвалі сцэнарый, «аглабелны крытык» Алесь Кучар выказаў супраць таго, каб італьянка Джулія разважала на тэму культуры асобы Сталіна. Драматург Кастусь Губарэвіч і Максім Лужанін запатрабавалі, каб герой не выказаў сумневаў наконтак калгасаў. Сцэнарый давалося пераапрацаваць.

Здымалі, зразумела, не ў Італіі, а ў Карачаева-Чаркесіі. Быкаў нават прыязджаў туды, у лагер у Цэбардзе. Сцэны на заводзе ў Аўстрыі здымалі ў Калінінградзе.

Рэжысёрам мог стаць італьянец Джузэпэ дэ Санціс. Але ў яго былі зусім іншыя прэтэнзіі да сцэнарнага. «Асноўны недахоп — адсутнасць канфлікту. Двое бягуць разам. Адна мэта. Абое камуністы. Кахаюць адно аднаго. І ні ценю сумніву між імі».

Санціс раіў падразаць сцэны з развагамі пра камунізм, каб фільм атрымаўся больш інтэрнацыянальным. Ён, дарэчы, хоць і не стаў рэжысёрам карціны, быў гэтакім пазаштатным кансультантам... Прапановаў на ролю Джуліі знаёмую італьянскую актрысу. Але таа запатрабавала 500 тыс. долараў у месяц, што перавышала сюжэт усёй карціны. Любоў Румянцава сыграла за 14 рублёў у дзень. Ды яшчэ для фільма ёй давалося пахуздзец, а аднойчы сарвалася з пералаву, моцна абдзёрлася.

На галоўную ролю запрашалі папулярнага артыста Яўгенія Урбанскага, але яго... не пусціла жонка. Маўляў, здымкі ў гарах, небяспечна. У хуткім часе Урбанскі, здымаючыся ў фільме «Дырэктар», загінуў пасярод пясчой — перакліўся на машыне.

Фільм атрымаў любоў глядачоў, але не аўтара першакрыніцы. У мемуарах «Доўгая дарога дадому» Быкаў напісаў: «На ролю Івана запрасілі ўжо знаёмага кіраўніцтва «Беларусьфільма» Станіслава Любшына, Джуліі — Любу Румянцаву. Абодва акцёры — кожны сам па сабе, можа, і былі беззаганныя, а гарманічны дуэт не склалі. Тым больш што на здымках адразу ўступілі ва ўзаемны канфлікт, з якога так і не здолелі выйсці да канца здымак. Натуральна, што тое рабіла сваю негатывную уплыў на ўсю атмасферу ў калектыве. Зноў жа

неўзабаве пачаліся творчыя (якія перараслі ў асабістыя) паядынкі характараў рэжысёра і апэратара Талі Забалоцкага. Апэратар, казалі, цягнуў творчую коўду на свой бок, а рэжысёр спрабаваў не падацца. Урэшце, здаецца, рэжысёр падаўся, і фільм атрымаўся ні тое ні сёе. А шкада».

Насуперак скептыцызму Быкава, стужка «Альпійская балада» застаецца ў ліку шэдэўраў беларускага кінематографа і любімая глядачом.

## «ІДЗІ І ГЛЯДЗІ».

Рэж. Элем Клімаў, 1985 г.

Экранізацыя апавесці Алеся Адамовіча «Хатынская апавесць»

Праца над гэтай экранізацыяй цягнулася сем гадоў. Рэжысёр Элем Клімаў распавядаў, як наперажываўся, яшчэ калі чытаў



кнігу «Я з вогненнай вёскі», адным з аўтараў якой быў Алесь Адамовіч, і як глядзеў зафіксаваныя на плёнку жыхавыя расповеды сведкаў... Не ўсё можна было перанесці ў мастацкі твор — настолькі нечалавечая жорсткасць. «Я разумею, што гэта будзе вельмі жорсткі фільм і наўрад хтосьці зможа яго глядзець. Я сказаў аб гэтым суаўтару сцэнарнага — Алесю Адамовічу. Але ён адказаў: «Няхай не глядзець. Мы павінны гэта пакінуць пасля сябе. Як сведчанне вайны, як маленьне аб міры».

Не ўсіх і кіраўніцтва задавальняў настолькі жорсткі, праўдзвы сцэнарый, без пафасу і ідэалагічнай пазалоты... За некалькі дзён да здымак у Мінск прыехалі важныя чыноўнікі з Масквы, запатрабавалі прыняць дванаццаць заўваг. Клімаў адмовіўся.

Вось тут я сустрэла супрацьлеглыя сведчанні... Ясна, што на пасяджэнні прысутнічаў узор рэжысіту — рэальная партызанская вітоўка. Згодна з адной з крыніц, у кульмінацыйны момант спрэчкі на курок выпадкова націснуў дырэктар фільма, не ведаючы, што зорка зараджана. Згодна з другой — угневаны Адамовіч «хацеў, ці жартам, ці ўсюр'ез, стрэліць з ружжа халастым, але яго спыніў Клімаў», то-бок стрэлу не адбылося. Але ў любым выпадку начальства раз'юшылася. Карціну

амаль закрылі, але Клімаву ўдалося адстаяць яе. Толькі змянілася першапачатковая назва, якая мусліла гучаць «Забіце Гітлера».

У фільме задзейнічана шмат прафесійных артыстаў, простых людзей, якія памяталі трагічныя падзеі вайны. Аднойчы здымалі сцэну ў амбары, куды карнікі сагналі мясцовых жыхароў, каб спаліць. Але ў масоўкі ніяк не маглі выклікаць патрэбныя эмоцыі... Тады нехта з артыстаў, які іграў немца, даў чаргу халастымі з аўтамата... І людзі так закрычалі, заенчылі... Памяць пра вайну яшчэ была надта свежай.

Алесь Адамовіч часта бываў на здымачнай пляцоўцы, Клімаў называў яго «Лёў Талстой».

## «ВЯСЕЛЬНАЯ НОЧ».

Рэж. Аляксандр Карпаў, 1980 г.

Экранізацыя апавесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч»

Чытачы і сёння захапляе кранальная гісторыя пра тое, як падчас вайны юная партызанская сувязная Валя ідзе на спатканне з каханым і трапляе... на яго вяселле, якое аказваецца фіктыўным, прыкрыццём для акцы падпольшчыкаў. Але калі гаворка зайшла пра экранізацыю, праблемы пачаліся ўжо з назвы. «Шлюбная ноч» падалася ідэалагам надта эратычнай назвай — па-руску гэта ж «Бранная ноч», і фільм перайменавалі ў «Свадебная (вясельная) ноч». Вырашылі, што так у глядача ўзнікне асацыяцыя не з інтымнай блізкасцю, а з працяглым застоўлем.

Фільм знялі ў 1979 годзе. У ім знялася Наталля Андрэйчанка, якая хутка стане сапраўднай зоркай, ёсць нават сцэна, у якой яе героя паказваецца агонелай — выходзіць з ракі і забівае з аўтамата паліцая, які за ёй назірае. Паліцая, дарэчы, сыграў вядомы мастак, рэжысёр Іван Сідараў. Ён пасля ўспамінаў, што быў кастрычнік, халадна, актрысу пасля здымак расціралі спіртамі. А вось падпольшчыцу Валю сыграла Ірына Карытнікава, якая праз некалькі гадоў сышла з кіно і прывяціла сябе служэнню Богу разам з мужам, акцёрам Леанідам Каюравым, які стаў святаром.

На жаль, аўтар літаратурнай першакрыніцы і на гэты раз застаўся незадаволены. Шамякін запісаў у дзёніку: «Пасля добрай гутаркі ў ваенных меў глупства паехаць на юбілейны вечар А. Карпава, кінарэжысёра, цяперашняга першага сакратара СК; ён сапсаваў маю апавесць «Шлюбная ноч», паставіўшы паганы фільм».

Зноў нагадаем пра натуральную прадзвясць аўтараў, якія сутыкаюцца з экранізацыямі сваіх твораў: насамрэч фільм быў някласіка прыняты, пераглядаецца глядачамі і па сёння.

## «ПЛАЧ ПЕРАПЁЛКІ».

Рэж. Ігар Дабралюбаў, 1990 г.

Экранізацыя раманаў Івана Чыгрынова «Плач перапёлкі», «Апраўданне крыві», «Свае і чужыя»

Іван Чыгрынаў пісаў пра тое, што перажыў сам: ягонае дзяцінства прыйшлося на вайну. Першы ж роман серыі — «Плач перапёлкі» — пра тое, як у беларускую вёску прыйшла вайна, выклікаў вялікі розгалас. Рэжысёр Ігар Дабралюбаў у сваіх мемуарах «Асколкі памці» распавядаў, як адбылася экранізацыя. На «Беларусьфільме» ідзе не падтрымалі, давалося дзейнічаць праз Маскву.

Пасля атрымання дазволу Дабралюбаў з Чыгрынавым адрываліся ў дом творчасці Саюза пісьменнікаў працаваць над сцэнарый.

У фільме было знята 150 артыстаў, усё беларускія. А яшчэ — сабакі... Яны былі задзейнічаныя ў сцэне лагера навапалонных.

«Калі мы здымалі сцэну, як адагнаныя ад лагера жанчыны бягуць і за імі гоняцца сплунчаныя немцамі сабакі, і зось гэта, клянусь, было страшна. Сабакам далі каманду «Фас!», і ляцелі камякі зямлі з-пад іх лапай... Жанчыны, што ўцякалі, бедныя, ляцелі, як птушкі, за імі аўчаркі грыкалі... Я ўяўляю, што было далей на самай справе, калі за раз'ятранымі жывёламі не беглі кінолагі з павадкамі, не было рэжысёра, які сказаў: «Стоп! Хопіць!»... Пры адной думцы ахоплівае жах».

Фільм задумваўся шасцісерыйны, аднак наздымалі на дзевяці серый. Але камісія прыняла гэты варыянт.

## «РУІНЫ СТРАЛЯЮЦЬ».

Рэж. Віталь Чацверыкоў, 1970 г.

Тэлесерыял па апавесці Івана Новікава «Руіны страляюць ва ўпор»

Калі Іван Новікаў напісаў сваю кнігу пра мінскае падполле ў часы гітлераўскай акупацыі, гэта быў вялікі прарыв, вяртанне годных імёнаў — бо падпольшчыкаў доўга ўвогуле не прызнавалі за герояў. Сёння, зразумела, гісторыкі шмат што ўдакладняюць, але кніга ў свой час сыграла важную ролю. У ёй дзейнічаюць падпольшчыкі Ісай Казінец, Іван Кабушкін, Уладзімір Амелянюк, у гонар якіх сёння названы вуліцы.



Іван Новікаў быў членам спецыяльнай камісіі Цэнтральнага камітэта Кампартыі Беларусі па вывучэнні матэрыялаў дзейнасці падполля, таму ведаў шмат фактаў, сустракаўся з удзельнікамі. Суаўтарам сцэнарнага стаў Іван Чыгрынаў, безумоўна, больш моцны як пісьменнік.

Мінскі вакзал здымалі ў Баранавічах, на сённяшняй станцыі «Баранавічы-Палеская». У кадр трапіла і старая мінская вуліца Няміга незадоўга перад зносам. Цікава, што будынік, які пачаў быць руінаваць, сталі здымалі дэкарацыйны да сцэны ваеннага часу, нібыта пакарпелі ад бомбёжак. Кіношнікі адмыслова запэцкалі сцэны чорным дымам. Брукаванку знялі на мінскай вуліцы Астроўскага, дзе яна тады яшчэ захавалася. Фільм здымалі летам. Для сцэны, якая адбылася зімой, стваралі снег з дапамогай пажарных машын.

У 1974 годзе серыял атрымаў Дзяржаўную прэмію.

Варта перагледзець гэтыя фільмы і перапісаць іх літаратурную аснову.

Людміла РУБЛЕўСКАЯ.



Помнік Ф. Багушэвічу ў г. Смаргоні.

# ПОСТАЦІ ЛЬВА ГУМІЛЕЎСКАГА

Пайшоў з жыцця вялікі мастак беларускай зямлі — скульптар Леў ГУМІЛЕЎСкі. Яго сэрца перастала біцца 3 ліпеня...

Нарадзіўся ў Маскве ў 1930 годзе. Пасля Вялікай Айчыннай вайны разам з бацькамі пераехаў у Нясвіж. І тут пачаў займацца ў мастацкай студыі Міхаса Сеўрука. Юныя гады, якія пазначаны ўрокамі ў яркага, хоць на першы погляд някідкага жывалісца, графіка, вучня Людзіміра Сляндзінскага, відэава, на ўсё жыццё прынеслі ў творчы свядомасць Гумілеўскага романтизм асабівай сілы. Дарэчы, Сяўрук у час вучобы на мастацкім факультэце Віленскага ўнівер-

сітэта першыя два курсы правёў у скульптурнай майстэрні Баляслава Балзукевіча. Пасля ўжо перайшоў да Сляндзінскага, а яшчэ захапіўся пейзажам на ўроках у майстэрні Аляксандра Штурмана.

Сяўрук і падштурхнуў юнага Гумілеўскага да многіх разваг, да памкненняў спасцігаць сучаснасць, зазіраючы ў гісторыю. І які атрымаўся плён!.. У станковай, мемуарыяльнай пластыцы паўсталі партрэты Францыска Скарыны, Міколы Гусоўскага, Кастуся Каліноўскага, Уладзіміра Караткевіча, кампазіцыі «Партызаны», «За зямлю, за волю». Паўстаў помнік Янку Купалу ў Мінску. А яшчэ — бюст Юрыю Нясвіжскаму. Увогуле нясвіжская

тэма — у работах Льва Мікалаевіча, прысвечаных Мікалаю Хрыстафору Радзівілу Сіротку, Уладзіславу Сыракомлю, у паркавай кампазіцыі «Русалка». Дарэчы, над мастацкім афармленнем Нясвіжскага парку скульптар працаваў разам са сваім сынам — Сяргеем Гумілеўскім. Зрабілі яны разам і трыпціч «Сказанне пра Нясвіж» для Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. А ў 2016 годзе ў Мінску быў адкрыты помнік Станіславу Манюшкі ў Віцэнту Дуніну-Марцінкевічу, над якім таксама яны працавалі супольна.

Народны мастак Беларусі Леў Гумілеўскі ўказам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь быў адзначаны медалём Францыска Скарыны.



Шлеў Мікалаевіч — лаўраат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, лаўраат прэміі Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.

Развітанне са скульптарам адбудзецца 6 ліпеня 2021 года з 10.00 да 11.00 у жалобнай зале па адрасе: Мінск, вул. Кульман, 33А.

Сяргей ШЫЧКО.

# Усходні гараскоп на наступны тыдзень

**АВЕН.** На гэтым тыдні вельмі пажадана адпрацаваць у падарожжа, у водпуск — вы выдатна адпачыцеся. Калі ж не, то ўжо ў панядзелак варта засцерагчы сябе ад залішняй работы. У сераду знайдзіце час вывучыць сітуацыю, якая склалася, ва ўсіх яе аспектах, але не рабіце паспешных высноў, пакуль не пачуеце меркаванне каго-небудзь, не звязанага з ёй. У пятніцу варта ўжыць усю сваю прывабнасць для дасягнення кар'ерных вышын. Не выключаны адкрыцці і пазітыўныя перамены.

**ЦЯЛЕЦ.** Падобна на тое, вам надакучыла руціна, хочацца распачаць штосьці экстраагантнае. Што ж, рызыкніце! Але неабходна старанна правярць інфармацыю, якая паступае, каб пазбегнуць памылак і скажэнняў. Чацвер будзе ўдалым днём для завяршэння старых спраў. Субота спрыяльная для любых творчых пачыненняў. У выхадныя аддайце дастаткова часу адпачынку і забавам. Узбагаціце сябе новымі ўражаннямі і эмоцыямі.

**БЛІЗНЯТЫ.** Выдатны тыдзень для смелых і энергічных дзеянняў, якія дазваляць змяніць вашу жыццё да лепшага. Не прыйдзеца асабліва задумвацца над тым, што рабіць і як сябе паводзіць, вы выдатна ўсё ведаеце. Многія жыццёвыя пытанні будучы вырашаюцца спакойна і без напружання. Атмасфера вакол вас гарманізуецца і прынясе заспакаенне. Чакаюцца выдатныя выхадныя на прыватнае.

**РАК.** Будучы прыкметныя змены ў адносінах з дзелавымі партнёрамі, кар'ера ідзе ўверх. Ад вас патрабуюцца здольнасць да супрацьстаяння і юрыдычная адукацыя. Можаче атрымаць вельмі прывабную прапанову ад новай работы. У пятніцу не варта нічога планавачь сур'ёзна, бо ўсё можа змяніцца ў адно імгненне. У выхадныя вам спатрэбяцца камфорт і спакой.

**ЛЕЎ.** Пачатак тыдня «супакоіць» многія канфлікты і ўнутраныя бурны. Спрыяльны час для змены дзейнасці, знаёмства з новым начальствам і калегамі. Аўторак спрыяльны для завязвання новых знаёмстваў і ажыццяўлення ідэй і праектаў. У пятніцу можна адпраўляцца ў далёкую паездку, яна, напэўна, будзе ўдалай. У выхадныя не варта нічога пачынаць, бо ў выніку ўсё гэта прынясе толькі адны страты.

**ДЗЕВА.** Добры час для калектыўнай працы, сустрэч з сябрамі, сумесных праектаў. Шмат карысці можа прынесці аднаўленне старых знаёмстваў і дзелавых сувязяў. Накіроўвайце сваю энергію на вырашэнне праблем, якія патрабуюць актыўнасці і напорыстасці, але не забывайце таксама пра вытрымку і цярпенне. У асабістым жыцці перыяд не такі спрыяльны, тут якраз лепш устрымацца ад актыўных дзеянняў, не існуць на сваёго выбранніка, больш ісці на кампрамісы.

**ШАЛІ.** Ва ўсіх справах спатрэбіцца вытрымліваць парадак, паспрабуеце не ўступаць у канфлікты. На службе чакаюць вялікія поспехі, калі не будзеце разменьвацца на дробязі. Тыдзень удалы і для пераходу на іншую работу. Вы арганічна ўліцеся ў новы калектыў. У пятніцу прыліў энергіі і выдатнае самаадчуванне прымусяць вас рашуча дзейнічаць у асабістай сферы. Многія праблемы вырашаюцца самі па сабе, жаданае само пойдзе да вас у рукі, карыстайцеся момантам.

**СКАРПІЁН.** Неабходна засяродзіцца на галоўным і не звяртаць увагі на нязначнае. Вас перапаўняе творчае і любоўнае натхненне. Цяпер самы час кардынальна змяніць сваё жыццё, зрабіць ці прыняць прапанову рукі і сэрца, адпраціваць у падарожжа, з якога вы вернецеся іншым чалавекам.

**СТРАЛЕЦ.** Пачынаюцца спрыяльныя паласа, з'явіцца шанец для прасоўвання па кар'ернай лясціцы. Вы-

рысуюцца новыя планы, перспектывы, ідэі, палепшыцца і настроі. Вас чакаюць прыемныя падзеі ў асабістым жыцці і ўвага супрацьлеглага полу. У выхадныя магчымыя павышаныя чупліваасць і ранімаасць, так што лепш пабыць у адзіноце і не палюхаць блізкіх як станоўчымі, так і адмоўнымі эмацыянальнымі рэакцыямі.

**КАЗЯРОГ.** На гэтым тыдні вам спатрэбяцца такія якасці, як хуткасць прыняцця і ажыццяўлення рашэнняў, унутраны спакой і трываласць. Чым больш вы папрацуеце ў аўторак, тым больш атрымаеце прыбытку. У пятніцу стараіцеся не ціснуць на навакольных, бо яны ў гэты дзень будуць крыўдлівыя і не схільныя выконваць вашы патрабаванні. У выхадныя не адмаўляйцеся ад запрашэння ў госці, арганізуйце пікнік. Паспрабуеце ўздзяляць больш часу дзсяцам.

**ВАДАЛІЎ.** У найбліжэйшыя дні верагодная змена вашага кола зносінаў. На першы план выйдзеце паездкі, наладжванне кантактаў з рознымі людзьмі, перагаворы. У аўторак спакойны тон і стрыманасць манер дазваляць пазбегнуць раздражнення з боку начальства. У сераду можаце цяярпець ад канфліктных сітуацый, якія ўзніклі з прычыны вашай уласнай паспешнасці. У другой палове тыдня, магчыма, прыйдзеца падпісаць важныя паперы афіцыйнага характару. У выхадныя варта з'ездзіць у лес, пазаргарач на пляжы.

**РЫБЫ.** У пачатку тыдня верагодныя цяжкасці ў зносінах з калегамі, сваякамі або суседзямі, бескарысна паведамляць ім пра сваю жыццёвую пазіцыю, вас усё роўна не пачуюць. Аўторак — не самы ўдалы час для дэкларацыі сваіх новых ідэй на рабоце. Пацудзіць няўпэўненасць будзе перашкаджаць вам засяродзіцца. Паверце, у вас больш сіл і ведаў, чым вы думаеце. Грашовыя пытанні могуць апынуцца ў цэнтры увагі ў чацвер. Але ўжо ў пятніцу ўсё вырашыцца.

## СЁННЯ

### Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск —	4.46	21.42	16.56
Віцебск —	4.27	21.40	17.13
Магілёў —	4.35	21.33	16.58
Гродна —	5.02	21.56	16.39
Брэст —	5.12	21.47	16.35

**Месяц**  
Апошняя квадра  
2 ліпеня.  
Месяц у зусор'і  
Цэльца.


### Імяніны

Пр. Ульяны, Генадзя, Яўсена.  
К. Зоі, Караліны, Марыі, Антона, Апанаса, Міхала, Якуба.



Фота Антона КЛЕШЧУКА

## ЗАЎТРА



### Даты

### Падзеі

### Людзі

#### 5 ЛІПЕНЯ



**1901** год — нарадзіўся (г. Омск) Уладзімір Мікалаевіч Вараксін, беларускі архітэктар, педагог, заслужаны будаўнік Беларусі. З 1952 года выкладаў у БПІ, у 1971—1975 гадах загадваў кафедрай Брэсцкага інжынерна-будаўнічага інстытута. Асноўныя работы: у Мінску — будынкі Рэспубліканскага палаца піанераў і школьнікаў, ЦК КПБ, Беларускага інстытута народнай гаспадаркі, жылыя дамы, педтехнікум у Крычаве, кінатэатр «Радзіма» ў Магілёве і іншыя.

**1926** год — СНК БССР зацвердзіў першы спіс помнікаў культуры, узятых пад ахову дзяржавы.

**1941** год — нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў Вялікую Айчынную вайну каля вёскі Калбасіно Гродзенскага раёна быў створаны лагер смерці. Існаваў да лістапада 1942 года. На абнесенай калочым дротам тэрыторыі ў 50 гектараў знаходзілася да 35 тыс. чалавек (спачатку ў асноўным ваеннапалонныя), размешчаных у 96 зямлянках. За час існавання лагера ад голаду і катаванняў загінулі 18 тыс. чалавек. Пасля вызвалення Беларусі ад акупацыі былі знойдзены 68 ям-магіл, у кожнай па 200—300 цел. На былой тэрыторыі лагера ўстаноўлены помнік ахвярам фашысцкага тэрору.

**1841** год — англічанін Томас Кук арганізаваў платную экскурсію па гарадах Англіі, стаўшы заснавальнікам першай у свеце турыстычнай кампаніі.

**1921** год — у Савецкай Расіі прыняты дэкрэт, які дазваляў здачу дзяржаўных прадпрыемстваў у арэнду прыватным асобам.

**1943** год — пачатак Курскай бітвы. Так называецца сукупнасць стратэгічных абарончай (5—23 ліпеня) і наступальнай (12 ліпеня—23 жніўня) аперацый Чырвонай Арміі ў Вялікай Айчыннай вайне з мэтай сарваць буіное наступленне сіл вермахта і разграміць яго стратэгічную групоўку. Па сваіх маштабах, задзейнічаных сілах і сродках, напружанасці, выніках і ваенна-палітычных наступствах з'яўляецца адной з ключавых бітваў Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. У гістарыяграфіі лічыцца самай буінай танкавай бітвай. У Курскай бітве ўдзельнічала каля 2 млн чалавек, 6 тысяч танкаў, 4 тысячы самалётаў; бітва праклала «шлях да вялікіх савецкіх наступальных дзеянняў 1944—1945 гадоў».



#### Махатма ГАНДЗІ:

«Жыві так, як быццам заўтра памрэш; вучыся так, як быццам збіраешся жыць вечна».

### УСМІХНЕМСЯ

Бацька ўкладвае дачку спаць. Праз паўгадзіны маці зазірае ў пакой:

— Ну як? Спіць?  
— Так, мам, спіць.

дак у доме, а прыбрэнне ў самым разгары.

— Іван! А вось калі ты паўлітра вы'пеш, зможаш працаваць?

— Вядома, змагу.  
— А літр?  
— Змагу!  
— Ну, а тры бутэлькі?  
— Працаваць не змагу. Але кіраваць — калі ласка.

